

Прэм'ер-міністр прадставіў Прэзідэнту Беларусі праграму выкарыстання мінеральна-сыравіннай базы краіны

У Беларусі падрыхтавана ўрадавая праграма выкарыстання мінеральна-сыравіннай базы краіны. Аб прагледжаных гэтай праграмай праектах Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку далажыў прэм'ер-міністр краіны Сяргей Сідорскі, паведамілі карэспандэнты БЕЛТА ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.

У прыватнасці, у Беларусі прагледжваецца атрымліваць паліва з бургіа вугалю. Паводле слоў прэм'ера, цяпер на тэрыторыі краіны завершана разведка радовішчаў бургіа вугалю агульным аб'ёмам 150 млн тон. Быў падрыхтаваны праект, які прагледжвае магчымасць атрымання паліва з бургіа вугалю метадам сінтэзавання. Паводле ацэнак экспертаў, пры існуючым рэсурсе можна атрымліваць да 500 тыс. тон паліва ў год.

Гэта велікі высокатэхналагічны праект, аналагаў якому ў свеце — адзіны, адначасна Сяргей Сідорскі. Кошт праекта перасягае \$2 млрд. Цяпер урад Беларусі займаецца пошукам інвестараў для яго рэалізацыі. Прэм'ер-міністр таксама далажыў Прэзідэнту аб праектах па распрацоўцы сланцавых і жалезных руд. Кіраўнік дзяржавы адорыў усе тры праекты, якія павінны быць рэалізаваны ў бліжэйшыя гады.

Адной з тэм сустрэчы стала пенсійнае забеспячэнне грамадзян, у тым ліку п'янае павышэння пенсій. Прэзідэнту было далажана, што па стану на жнівень гэтага года ў Беларусі сярэдні памер пенсіі складае ў эквіваленте \$136. Паводле даных статыстыкі, у Расіі гэты паказчык складае \$131, ва Украіне — \$110. Урад унёс на разгляд кіраўніка дзяржавы прапанову павысіць пенсіі ў лістападзе — снежні гэтага года. Аднак Прэзідэнт даручыў ураду правесці перагляд пенсій у верасні і, магчыма, ў лістападзе. У бліжэйшыя тры дні будзе падрыхтаваны праект указа, які прагледжвае павышэнне пенсій не менш як на 7 працэнтаў. Асабліва ўвага была ўдзелена жыллёва-камунальнай сферы і сельскагаспадарчаму комплексу ў кантэксце рэалізацыі праграмы энергазберажэння. У прыватнасці, было адзначана, што задача пераходу на мясцовыя віды паліва павінна вырашацца сельгаспрадпрыемствамі самастойна. Гэта датычыцца, перш за ўсё, птушкагадоўчых і жывёлагадоўчых комплексаў.

За кошт дзяржаўнай падтрымкі будзе ажыццяўляцца рэфармаванне сельскагаспадарчых суб'ектаў. Пры гэтым падтрымка з бюджэту будзе накіравана на рэалізацыю праектаў з высокай самаакупнасцю. Узровень падтрымкі тых прадпрыемстваў, якім аказвалася дапамога ў папярэдня гады, захаваецца.

Кіраўнік дзяржавы паставіў перад урадам задачы завяршыць работу па пераводу на мясцовыя віды паліва зернеасушальных гаспадарак. Максімальная магчымая колькасць ферм павінна выкарыстоўваць мясцовае паліва. Пытанні энергазберажэння ў цэлым павінны стаць прыярытэтнымі для сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, падкрэсліў Прэзідэнт. Закранаючы пытанні падрыхтоўкі да ацяпляльнага сезона, Сяргей Сідорскі выказаў упэўненасць, што жыллёвы сектар краіны і суб'екты эканомікі будучы своечасова падрыхтаваны да гэтага перыяду.

У БЮДЖЭТ — ВР80 МЛРД

Камітат дзяржаўнага кантролю Беларусі за сем месяцаў гэтага года вярнуў у бюджэт ВР80 млрд. Аб гэтым паведаміў старшыня КДК Зянон Ломач у час даклада Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку аб выніках работ Камітэта дзяржаўнага кантролю ў студзені—ліпені, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

У прыватнасці, было далажана аб ходзе выканання даручэння кіраўніка дзяржавы па захаванню зямельнага заканадаўства. Паводле слоў Зянона Ломача, сур'ёзныя прорушэнні ёсць у Мінскай раёне. Павіне службовых асобаў Мінскага абласнога і Мінскага раёнага выканавы камітэтаў не выкананы праграмы па правядзенні інвентарызацыі зямлі. У 11 сельскіх Саветах з 18 не створаны адпаведныя кантрольныя камісіі. У Мінскай раёне існуе мноства пустуючых зямельных участкаў, вядзецца захоп зямельных угоддзяў і незаконная высечка лесу. Прэзідэнт даручыў КДК узмацніць кантроль за выкананнем зямельнага заканадаўства. Аляксандр Лукашэнка праінфар-

маваны аб ходзе выканання даручэння па правярцы арганізацыі Міністэрства ўнутраных спраў. Камітэт дзяржаўнага кантролю правёў праверку 22 арганізацыі МУС. Ёсць некалькіх прэтэнзій да дзейнасці Дэпартамента аховы, дзе, паводле слоў старшыні КДК, значна звышшы тарыфы на аказанне паслуг, неабгрунтавана пашырэнне штат супрацоўнікаў.

У час даклада быў таксама абмеркаваны ход уборачных работ у Магілёўскай вобласці. Зянон Ломач у гэтым рэгіёне. Кіраўнік дзяржавы падтрымаў унесены старшыня КДК прапановы па арганізацыі ўборкі кукурузы на зерне. Беларусь штогод закупляе 500 тыс. тон зерня кукурузы. У рэспубліцы плануецца пашырць пасяўныя плошчы па гэтаму культур, а таксама набыць адпаведнае абсталяванне для камбайнаў для яе больш якаснай уборкі. Прэзідэнт таксама далажана аб ходзе выканання іншых яго даручэнняў, у прыватнасці па правярцы Дзяржаўнага мытнага камітэта, вывучэнню сітуацыі на ААТ «Керамін».

Беларусь у гэтым годзе будзе поўнаасцю забяспечана збожжам

Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Сяргей Сідорскі ў час азнамянення з ходам уборкі збожжары ў Мінскай вобласці.

Паводле яго слоў, краіна ў гэтым годзе закупіць збожжа за мяжой не будзе, за выключэннем 700 тыс. тон харчовай пшаніцы. Гаворачы аб экватрысе беларускага збожжа, Сяргей Сідорскі адзначыў, што Беларусь, у прыватнасці, плануе пастаўляць збожжа ў Малдову. «Прэм'ер-міністр Малдовы звярнуўся з просьбай аказаць падтрымку збожжам», — сказаў Сяргей Сідорскі. Прэм'ер нагадаў таксама, што Беларусь заўсёды аказвала такую дапамогу Расіі, Украіне і іншым краінам.

Прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі даручыў навукова-практычным цэнтрам распрацаваць меры па павышэнню ўрадкальнасці збожжавых культур. Учора ён азнамяніў з ходам уборкі збожжавых у Мінскай вобласці на прыкладзе СВК «Дорскі» (Валожынскі раён).

«Чаму, укладваючы сродкі на набыццё неабходных угнаенняў, выконваючы тэхналагічныя працэсы, кулішы новую тэхніку, мы не можам атрымаць заплагаванага ўрадкальнасць?» — задаў пытанне прэм'ер-міністр. Пры гэтым ён падкрэсліў, што вучоныя рэспублікі ўжо распрацавалі і вывелі высокаўрадкальнасць сарты збожжавых. «На працягу бліжэйшых аднаго—двух гадоў неабходна знайсці пункты, дзе мы памылімся, з тым каб павысіць прадукцыйнасць вырошчвання збожжавых», — дадаў Сяргей Сідорскі.

ВАЛЫВЫ ЗБОР ЗБОЖЖА Ў БЕЛАРУСІ НАБЛІЖАЕЦЦА ДА 6 МЛН. ТОН.

На раніцу 9 жніўня было сабрана 5,7 млн. тон збожжа. Аб гэтым паведаміў карэспандэнту БЕЛТА намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіль Паўлюкоў.

У рэспубліцы засталася ўборач крыху больш як 16 працэнтаў плошчы збожжавых. Паводле разлікаў спецыялістаў, да сярэдзіны жніўня ўборка збожжавых павінна быць завершана.

Авіясудна НАК «Белавія», пашкоджанае ў Гановеры, адрамантавана і пачало выконваць палёты

Паведаміў карэспандэнту БЕЛТА намеснік генеральнага дырэктара авіякампаніі Ігар Чарнінец.

Для расследавання інцыдэнту, звязанага з названым самалётам, створана спецыяльная камісія. Ігар Чарнінец таксама адзначыў, што рахунак за рамонт авіясудна Ту-154М будзе кампенсаваны аэрапортам Гановера. У яго ўвойдзе не толькі сума за рамонтныя работы абшукі самалёта, але і сума за перагонку з Мінска ў Гановер запаснога паветранага судна для вывазу пасажыраў. Цяпер спецыялісты падлічаюць агульны ўрон, прычынены авіякампаніі «Белавія» ў гэтай сітуацыі.

Як паведаміліся раней, 7 жніўня каля 14.20 мінскага часу наземнай службай аэрапорта Гановер тэлекампанійным трапам быў пашкоджаны самалёт Ту-154М НАК «Белавія».

Аляксандр СЕЛЯЗНЁЎ: «Кошт жылля для «чаргавікоў» сёлета павялічыцца максімум да 15 працэнтаў»

Па выніках першага паўгоддзя сёлета ў краіне пабудавана 2 млн 363 тысячы квадратных метраў агульнай плошчы жылля, паведаміў журналістам міністар архітэктуры і будаўніцтва Беларусі Аляксандр Селязнёў. Знешнегандлёвы абарот арганізацыі Міністэрства за студзень—май сёлета склаў 256,5 млн долараў, у тым ліку аб'ём экспарту тавараў галіны павялічыўся за гэты час на 42,5 працэнта і склаў 166,8 млн долараў.

Аднак, паводле слоў міністра, не ўсе рэгіёны цалкам выканалі заданне па ўводу жылля. Так, будаўніцтва арганізацыі Мінска выканалі план

паўгоддзя па будаўніцтву жылля толькі на 72 працэнтах. Невыкананне даных паказчыкаў у сталіцы звязана з несвоечасовым асваеннем будаўнічых плошчак і ўзвядзеннем інжынерных сетак. Разам з тым, мэры сталіцы абяцае выправіць станова і пабудавана сёлета не менш як 1 мільён 70 тысяч квадратных метраў жылля, а ў 2008 годзе ўведзе ў эксплуатацыю 1,2 мільёна квадратных метраў жылля.

Аляксандр Селязнёў лічыць, што Мінску ў бліжэйшы час трэба пачаць будаўніцтва жылля для гараджан за калёвай дарогай і істотна паскорыць рэканструкцыю старых «хрушчоўкаў». Сёння кіраўніцтва Міністарства ўбачае перамаву з кітайскімі і турскімі кампаніямі аб магчымасці будаўніцтва камерцыйнага жылля ў Мінску менавіта замежнымі будаўнічымі арганізацыямі.

Аляксандр Селязнёў адзначыў, што падарожжанне кошту жылля для тых, хто будзе кватэры з дзяржаўнай падтрымкай, у сувязі з павелічэннем цэн на энерганосыбіты, бу-

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Жыхарка Нясвіжа, народны майстар саломяляцтва Ларыса Гетнер дэсяцягадоў выяўляе сябе ў традыцыйным беларускім промысле і мастацтве.

НЯСВІЖСКІ ПЕВЕНЬ — ПТУШКА ШЧАСЦЯ

Калектыву рэдакцыі газеты «Звязда» Павежаныя сябры! Шчыра вінушу вас са слаўнай нагодай — 90-гадовым юбілеем з дня выхаду першага нумара газеты.

Сумеснай плённай працай многіх пакаленняў журналістаў, няштатных карэспандэнтаў і чытачоў стваралася цікавая і змястоўная гісторыя старэйшай у нашай краіне газеты. Кляпаліца зберагаючы робную мову, ствараючы і маючы ўласны творчыя традыцыі «Звязда» руліла працягвала леталіс роднага краю — гісторыю барацьбы і мірнай стваральнай працы, велічын падеў, моцных характараў і цікавых лёсаў.

Акрамя надзвычайна кляпаліца заўсёды трымаля ў полі зроку і пытанні асветніцкай дзейнасці. Яна даламагла ў творчым станаўленні і дала пудыкоў у вялікі мастацкі свет многім вядомым айчынным літаратарам.

З удзячнасцю адзначаю, што актуальныя пытанні нацыянальнай бяспекі таксама знаходзяць адлюстраванне на старонках «Звязды».

У гэты святочны дзень жадаю ўсяму калектыву рэдакцыі новых поспехаў у вашай творчай, так патрэбнай нашай краіне і нашаму зрамастоў працы! Жадаю здароўя, дабрабыту і асабістага шчасця кожнаму супрацоўніку і ветэрану газеты. Спадзяюся, што да свайго стагодовага юбілея «Звязда» лічыць сябе разам з вамі ў гэтым годзе.

3 павагай Віктар ШЭМІАН, Дзяржаўны сакратар Савета Бяспекі Рэспублікі Беларусь.

9 жніўня 2007 г.

ІНФЛЯЦЫЯ ПАД КАНТРОЛЕМ

У 2007 годзе яна складзе не больш за 8 працэнтаў

Па выніках працы беларускай эканомікі ў першым паўгоддзі можна казаць пра тое, што, нягледзячы на падваенне цэн на энерганосыбіты, яна дэманстравала гэты «агрэсывны ўдар». На думку намесніка міністра эканомікі Таццяны Старчанка, гэта сведчыць аб конкурэнтна-здольнасці айчынай эканомікі.

«Нягледзячы на падваенне цэн на энерганосыбіты, увядзенне мытных пошлін на нафту, мы маем дастаткова высокія тэмпы развіцця эканомікі ў першым паўгоддзі, — адзначыла на сустрэчы з журналістамі Таццяна Старчанка. Так, за студзень—чэрвень індэкс спажывецкіх цэн на тавары і паслугі, якія характэрныя для інфляцыі, склаў 103,6 працэнта. Прычым намеснік міністра выказала упэўненасць, што ўзровень інфляцыі па выніках 2007 года складзе не больш за 8 працэнтаў; няма ніякіх падстаў сцвярджаць, што сітуацыя ў першым паўгоддзі дамагае пагаршыцца. Дарчы, у будучым годзе, паводле слоў спецыяліста, інфляцыя прагназуецца на ўзроўні 6—8 працэнтаў. За першыя шэсць месяцаў ВУП вырас на 8,6 працэнта (паводле ацэ-

нак міністэрства, за 2007 год ён вырастае на 8,5 працэнта), на валютным рынку краіны захоўваецца валютная стабільнасць, устойліва прадуе прамавыя комплекс... Усё гэта разам дазволіла забяспечыць у краіне выкананне і сацыяльных параметраў. У прыватнасці, рэальныя грашовыя даходы насельніцтва ў параўнанні з леташнім першым паўгоддзем павялічыліся на 17,1 працэнта пры прагнозе росту на год — на 7,5—8,5 працэнта. Намінальная налічаная сярэднемесячная зарплата работнікаў рэспублікі павялічылася на 18,3 працэнта і складала 660 тысяч рублёў ці 307,5 долара ЗША ў доларавым эквіваленте, у тым ліку за чэрвень склала 710,2 тысячы рублёў ці 330,7 долара і павялічылася ў параўнанні з мінулагаднім чэрвенем на 17,6 працэнта.

Закранаючы пытанне аб расце цэн на энерганосыбіты для Беларусі ў будучым годзе, Таццяна Старчанка, у прыватнасці, сказала пра тое, што Міністэрства эканомікі, рыхтуючы праект прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця рэспублікі на 2008 год, мяркуе закласці рост іх кошту на 15—20 працэнтаў.

Ігар ШЧУЧЭНКА. Каў былі ўлічаны ў меншай ступені, чым грамадзян-дольшчыкаў. Паводле слоў міністра, страта эканамічнай зацікаўленасці і жаданне адзіц ад вырашання многіх праблем прывялі да таго, што арганізацыі-забудовшчыкі сталі пазычаць сродкі і шукаць іх у банках. Гэта прывяло да змянення падаткаабкладання ў будаўніцтве і ў выніку ўзнікла цэны на другасным рынку жылля. Калі да гэтага цэны на другасным рынку жылля раслі тэмпамі 12—15 працэнтаў у год, то сёлета ў першым паўгоддзі яны павялічыліся на 55 працэнтаў.

«Мы звярнуліся да кіраўніка дзяржавы з просьбай аб адмене дадзенага ўказа аб долевым будаўніцтве жылля дамоў». Справа ў тым, што, тым самым, адначасна ў краіне ўзніклі некаторыя праблемы. Тады многія забудовшчыкі сталі адмаўляцца ад долевага будаўніцтва, наколькі страцілі эканамічны інтарэс. Прычына ў тым, што пры распрацоўцы дадзенага ўказа інтарэсы забудовшчы-

каў былі ўлічаны ў меншай ступені, чым грамадзян-дольшчыкаў. Паводле слоў міністра, страта эканамічнай зацікаўленасці і жаданне адзіц ад вырашання многіх праблем прывялі да таго, што арганізацыі-забудовшчыкі сталі пазычаць сродкі і шукаць іх у банках. Гэта прывяло да змянення падаткаабкладання ў будаўніцтве і ў выніку ўзнікла цэны на другасным рынку жылля. Калі да гэтага цэны на другасным рынку жылля раслі тэмпамі 12—15 працэнтаў у год, то сёлета ў першым паўгоддзі яны павялічыліся на 55 працэнтаў.

«Мы звярнуліся да кіраўніка дзяржавы з просьбай аб адмене дадзенага ўказа аб долевым будаўніцтве жылля дамоў». Справа ў тым, што, тым самым, адначасна ў краіне ўзніклі некаторыя праблемы. Тады многія забудовшчыкі сталі адмаўляцца ад долевага будаўніцтва, наколькі страцілі эканамічны інтарэс. Прычына ў тым, што пры распрацоўцы дадзенага ўказа інтарэсы забудовшчы-

каў былі ўлічаны ў меншай ступені, чым грамадзян-дольшчыкаў. Паводле слоў міністра, страта эканамічнай зацікаўленасці і жаданне адзіц ад вырашання многіх праблем прывялі да таго, што арганізацыі-забудовшчыкі сталі пазычаць сродкі і шукаць іх у банках. Гэта прывяло да змянення падаткаабкладання ў будаўніцтве і ў выніку ўзнікла цэны на другасным рынку жылля. Калі да гэтага цэны на другасным рынку жылля раслі тэмпамі 12—15 працэнтаў у год, то сёлета ў першым паўгоддзі яны павялічыліся на 55 працэнтаў.

Родная газета на роднай мове



10 ЖНІЎНЯ 2007 г. ПЯТНІЦА

№ 150 (26015)

Кошт 440 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІЎНЯ 1917 Г.

РОЗГАЛАС

НА ВЫХАДНІЯ ПРЫПЯЧЭ ПА-ЛІПЕНСКУ МЕСЦАМІ ДА ПЛЮС 31

Як паведаміла карэспандэнту «Звязды» галоўны сіноптык Рэспубліканскага гідрометэцэнтра Мінпрыроды Волга Фядотава, на выхадныя чакаецца даволі цёплае камфортнае надвор'е, калі кароткачасовыя дажджы з невялікімі наваліцамі чакаюцца толькі месцамі ў Брэсцкай, Гомельскай, Гродзенскай і па паўднёваму захаду Мінскай абласцей.

Вечер паўднёва-ўсходніх раёнаў. Тэмпература паветра ў суботу і нядзелю ўначы — 14—21, удзень 25—31 градус.

Паводле папярэдніх прагнозаў, надвор'е з кароткачасовымі дажджамі захаваецца ў першыя дні наступнага тыдня. У аўторак чакаецца невялікае пахаладанне, калі тэмпература паветра знізіцца на 2—3 градусы, аднак з аўторка стане зноў даволі цёпла і амаль без дажджоў. Лета працягваецца...

Сяргей КУРКАЧ.

У МІНСКУ ЗМЯНЯЮЦА ПУНКТЫ АДПРАЎЛЕННЯ АЙТОВАСАУ

У Мінску ў сувязі з закрыццём 16 жніўня на рэканструкцыю аўтавакзала «Цэнтральны» змяняюцца пункты адпраўлення аўтобусаў міжгародніх і міжнародных маршрутаў. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамілі ў КУП «Мінсктранс».

З 13 жніўня рэгулярныя рэйсы па міжнародных маршрутах Мінск—Вільнюс (11-00, 12-30, 01-30), Мінск—Каўнас (07-20, 16-00), Мінск—Мюхен (12-00), Мінск—Паланга (18-10, 21-00), Мінск—Прага (10-00, 12-00), Мінск—Рыга праз Вільнюс (08-20), Мінск—Кракаў (12-00), Мінск—Беласток (22-00), Магілёў—Карлсруэ, Саранск—Бадэн-Бадэн будучы адпраўляцца ў рэйс з Мінска ад аўтавакзала «Усходні» ў абодвух напрамках руху аўтобусаў.

Рэгулярныя рэйсы па міжнародных маршрутах Мінск—Рыга (21-30, 21-40), Мінск—Санкт-Пецярбург (17-00), Мінск—Іванова (18-00) будучы адпраўляцца ў рэйс з Мінска ад аўтавакзала «Усходні» з заездам на аўтавакзал «Маскоўскі» ў абодвух напрамках руху аўтобусаў.

Рэгулярныя рэйсы па міжнародных маршрутах Мінск—Парыж (07-00), Мінск—Штутгарт (5-45), Мінск—Антвэрпен (07-00), Мінск—Білефельд (12-00) будучы адпраўляцца ў рэйс з Мінска ад аўтавакзала «Маскоўскі».

З 16 жніўня аўтобусы, якія выконваюць рэгулярныя рэйсы па міжгародніх маршрутах, будучы адпраўляцца ў рэйс у залежнасці ад напрамкаў:

Брэсцкая шаша — ад аўтавакзала «Усходні»; Ракаўская шаша (Гродзенскі напрамак) — ад аўтавакзала «Маскоўскі» (міжбальскай); ад аўтастанцыі «Паўднёва-Заходняя» (унутрыбальскай);

Заслаўская і Папярыянская шаша (Маладзечанскі, Мядзельскі напрамак) — ад аўтавакзала «Маскоўскі».

У працэсе ўзгаднення магчымых змянення пералічаных вышэй раскладаў руху аўтобусаў.

ЧУЖУЮ КВАТЭРУ ПРАДАЦЬ НЕ ЁДАЛОСЯ

У Магілёве ўзбуджана крымінальная справа ў адносінах да выканаўчай аб'явыкі начальніка ЖЭУ № 5, якая абвінавачваецца ў махлярстве і перавышэнні ўлады. Аб гэтым паведамілі ў прэс-цэнтры Генеральнай пракуратуры.

Усё пачалося з дзвюх заяў у пракуратуру Магілёўскай вобласці. Спачатку дырэктар Магілёўскага гарадскога камунальнага ўнітарнага прадпрыемства паведаміў аб фактах незаконнай прапіскі грамадзян, пасля грамадзянка звярнулася з заявай, што начальнік ЖЭУ завалодала яго грашамі ў суме \$7 тыс.

Праверкай было ўстаноўлена, якія выконваюць аб'явыкі начальніка жыллёва-эксплуатацыйнага ўчастка № 5 КУП «ЖЭУ Ленінскага раёна г. Магілёва», ведоучы, што адна з кватэр на тэрыторыі гэтага ЖЭУ з'яўляецца нежыллой, атрымала ад грамадзянін \$7 тыс. быццам за вырашэнне пытання аб прадастаўленні ёй указанай кватэры. Для гэтага яна складала загады фальшывы дакумент — рашэнне адміністрацыі Ленінскага раёна Магілёва аб выдзяленні кватэры гэтай грамадзянцы і дагавор найму гэтага жыллага памяшкання.

У адносінах да в.а. начальніка ЖЭУ № 5 пракуратурай Ленінскага раёна Магілёва па дадзенаму факту ўзбуджана крымінальная справа па прыметам злчынстваў, падмуладжстваў і ч. 3 арт. 426 (перавышэнне ўлады або службовых паўнамоцтваў) і ч. 3 арт. 209 Крымінальнага кодэкса (махлярства). Выяўлена, што абвінавачваемая ўчыніла яшчэ 3 аналагічныя злчынствы.

Алег ЛІЦКЕВІЧ, БЕЛТА.

АЎТО ЗАГРЭПА НА ДАРОЗЕ

У Барысаўскім раёне знойдзены абгарэлы «Фольксваген», у салоне якога загінуў жыхар адной з вёсак.

Паводле даных ацэнак інфармацыі з гарадскіх сувязяў УУС Мінбальвыканкама, здарэнне адбылося на аўтадарозе паблізу вёскі Бродаўка.

Прычым, згодна з папярэднімі інфармацыямі, прычынай узгарання аўто стаў няшчасны выпадкі — у машыне разарвала бензаправод. Як мяркуецца, падчас здарэння загінуў высоковец спаў у машыне. Праверкай гэтага факта займаецца пракуратура.

Ігар ГРЫШЫН.

ЗЛАЧЫНСТВА «ПАЛЮЮЦЬ», «АЎДЗІ» І «ВАЗЫ»...

Менавіта аўтамабілі гэтых марак у Беларусі, паводле апошняй інфармацыі, карыстаюцца найбольшым «попытам» ў крымінальнай, якія спецыялізуюцца на крадзяжх машын.

Як паведамілі ўпраўленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў МУС, сёлета за 6 месяцаў было зарэгістравана 1032 выпадкі крадзяжоў аўто, з якіх было раскрыта 640. У рэспубліцы ў гэтым годзе раскрыты 17 злачынных груп аўтамабільных зладзеяў: затрыманы ў агульнай складанасці ўчынілі больш за 50 крадзяжоў аўтатранспарту.

Як падкрэсліваюць у міністэрстве, адной з прыярытэтных задач МУС па-ранейшаму застаецца папярэджанне і раскрыццё крадзяжоў. Штодня ў краіне зарэгістравана каля 280 падобных злчынстваў, найбольшая колькасць якіх фіксуецца ў Мінску і Мінскай вобласці. Асабліва ўвага мінілічэйшых падраздзяленняў у першым паўгоддзі была звернута на раскрыццё крадзяжоў з жылля грамадзян.

Між іншым, удзельная вага гэтага віды злчынстваў у агульным аб'ёме крадзяжоў складала траціону частку. З 16 тысяч падобных злчынстваў супрацоўнікі органаў унутраных спраў раскрылі 35 працэнтаў.

Так, у гэтым годзе супрацоўнікамі крымінальнага вышукі ГУУС Мінгарвыканкама раскрыта злчынства група (у яе ўваходзілі два чалавекі), якія ўчынілі больш за 80 кватэрных крадзяжоў у Мінску; 64 з іх — шляхам прамому сталевага перакрыцця шахты санвузла і 18 — шляхам спуску з даху будынка на балкон.

Ігар ГРЫШЫН.

Управление внутренних дел Минского облисполкома (Продавец) совместно с КУП



ЖНІЎНА
2007 г.
ПЯТНІЦА
№ 33 (15484)

ЧЫРВОНАЯ ЗВЯЗДА

ПА БЕЛАРУСІ ЗА ТРЫ ДНІ

ПАЗНАЙ СВОЙ КРАЙ



Што можа быць агульнага паміж магутнымі сучаснымі аўтамабілямі і сярэднявечнымі замкамі, помнікамі культуры? На першы погляд можа падацца, што зусім нічога. Але гэта толькі на першы погляд...

3 24 па 26 жніўня пройдзе ІІІ Беларускі аўтакруіз «Замкавая Беларусь — сувязь часоў і пакаленняў», арганізатарамі якога выступілі рэдакцыя часопіса «Аўтасалон» сумесна з дабрачынным фондам дапамогі вайнам-інтэрнацыяналістам «Памяць Афгану», пры падтрымцы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь.

Даволі незвычайная назва праекта сядзе цалкам апраўдавае: у гэтым годзе калона больш чым з 20 аўтамабіляў праедзе па найбольш значных гісторыка-культурных месцах Беларусі (дарэчы, першы аўтакруіз быў ініцыяваны да адкрыцця Аўгустовскага канала). На гэты маршрут пракладзены па гарадах Мінск, Нясвіж, Мір, Навагрудак, Ліда, Жырковічы, Ружаны, Косава, Бяроза, Кобрин, Брэст. Усяго удзельнічаюць аўтамабіляў больш чым 1000 кіламетраў!

— Аўтапрабег на аўтамабілях, якія прадастаўлены выдучымі аўтамабільнымі дэлерамі РБ, такіх як Джып, Volkswagen, Toyota, Chevrolet і камплектаваныя двума квадрацкімі, закліканы звязаць Беларусію «жамчужыны» — гістарычныя помнікі, размешчаныя на тэрыторыі Мінскай, Гродзенскай і Брэсцкай абласцей, і пралажыць новы і вельмі цікавы маршрут для ўсіх жадаючых падарожнічаць па Беларусі на ўласным аўтамабілі, — расказвае галоўны рэдактар часопіса «Аўтасалон» Андрэй Корсак.

Адна з задач круізу — тэст-драйв аўтамабіляў на эканамічнасць, змяшчальнасць, грузавы дымальнасць і камфартабельнасць, а таксама выпрабаванне аўтамабіляў класа 4x4 (пазадарожнікі) на ўсіх відах дарожнага пакрыцця на перасечанай мясцовасці. Разам з гэтым далёка не другарядную ролю адгрыгвае само наведванне гістарычных месцаў і гісторыка-культурных помнікаў па маршруту аўтапрабегу.

Нясвіжскі замак, Фарны касцёл, Мірскі замак, Барыскальскі касцёл, Жыровіцкі манастыр, Лідскі замак, Тройцкі касцёл, мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой»... Гэта далёка не поўны спіс гістарычных месцаў, якія наведваюць удзельнікі прабегу.

Акрамя таго, у Лідскім замку, а таксама ў горадзе Брэсце пройдзе паказальны выступленні Вераніка ЯСКЕВІЧ. Фота аўтара.

Служу ў маставым батальёне! Дзень дванаццатага жніўня, калі тысячы прызыўнікоў будуць прымаць ганаровыя, пачэсныя словы вайсковай прысягі, стане для маладых абаронцаў краіны памятным. Сярод тых, хто паклянецца на вернасць Радзіме, будуць і вайскоўцы 77-га асобнага Чырванасцяжнага мастагова чыгуначнага батальёна.

Адметна, што разам з салдатамі тэрміновай службы прысягу прыме і асобны ўзвод рэзерву. Служба ў рэзерве, як падкрэслівалі камандзіры, цалкам адпавядае свайму прызначэнню. У 77-м асобным Чырванасцяжным маставым чыгуначным батальёне рэзервісты, якія трапілі на першы перыяд службы за некалькі тыдняў да прысягі, ужо пачалі атрымліваць ваенна-ўліковую спецыяльнасць. На «грамадзянцы» гэтыя маладыя людзі маюць дыплом інжынера, праграміста, настаўніка, менеджара, звязалі жыццё з навукай, а зараз ім, які ўсім прызываным на вайсковую службу юнакам, пашчасціць даць урачыстую клятву свайму народу.

Увогуле, высокакваліфікаваныя ваенныя кадры, афіцэры і прапаршчыкі, сяржанты чыгуначнага батальёна робяць усё, каб служба праходзіла згодна з патрабаваннямі да дзейнасці сучаснай беларускай арміі. Несумненна тое, што добрая, шчыра атмасфера, якая тут створана, дапамагае хлопцам мужна несці абавязак салдата.

— Я заўважыў, што калі ў пачатку гульні ў мяне нічога не клеіцца, то так будзе да канца матча не паўна ніводнага гола. Калі гульня пачынаецца, то мяне не спыняць, пастаянна рухуся ў атаку. А вось абараняць свае вароты пакуль не навучыўся. Я думаю, з часам усё будзе нармальна. Ад настрою таксама многае залежыць.

— Бачу, на трэніроўках усміхаецеся. Значыць, усё добра? — Гэта я так, ад няма чаго рабіць. (Смяецца.) Стаіш бітую гадзінку, пакуль да цябе чарга дойдзе.

— Што-небудзь асабіста вас адрознівае ад вашых партнёраў па льядовай пляцоўцы? — Можна, крыху большы, ды і ростам вымахаў будзе здароў — пад два метры. Але я ніколі не камплексаваў з-за гэтага.

— Чым харчуетца наш волат? — Макароны. Рыс не люблю, хіба толькі калі плоў маці прыгатае. Рыбу ем, філе курыцы. — А бульбу? — Калі на абед бульбу ўмінаць, а праз тры гадзіны гульня, то гэта не вельмі добра. Таму ў дзень матча доктар заказвае ўсім макароны і філе курыцы. А бацька пастаянна падкрэплівае бананамі.

— Дык на бананам такім вялікім вымахаў? — Можна быць. — Па камплекцы вы больш на абарону змахаеце. — Я і пачынаў гуляць у хакеі абаронай, але трэнер паставіў у нападзенне.

— З чаго пачынаецца ў вас камандная раница, у раздзявалы? — Хто каву п'е, хто есць, хто ў біярд гуляе. Музыка грывець на ўсю, галава яшчэ нічога не варыць, спіш. Потым пабегае — і ўсё становіцца на свае месцы.

— Верыце ў Бога? — Няма часу вераць (усміхаецца). — Лічыце сябе ішчальным чалавекам? — Ва ўсім разе задаволены, як складваецца маё жыццё. — Многія марыць гуляць у хакей, але сёння цэны на форму хакеіста проста касмічныя. — Цалкам згодны. Але мне заўсёды бацька дапамагаў, за што я яму ўдзячны.

— Колькі каштуе кляшка, якой вы гуляеце? — Долару 400. Агент прывёз у падарунак кляшкі Мікалая Жардзевы, які ў «Калімув» гуляе. — А форма ваша на колькі цягне? — Усе рэчы па-рознаму: шчыткі, майкі, голфы... Самыя дара-

дзенскай і Брэсцкай абласцей, і пралажыць новы і вельмі цікавы маршрут для ўсіх жадаючых падарожнічаць па Беларусі на ўласным аўтамабілі, — расказвае галоўны рэдактар часопіса «Аўтасалон» Андрэй Корсак.

Адна з задач круізу — тэст-драйв аўтамабіляў на эканамічнасць, змяшчальнасць, грузавы дымальнасць і камфартабельнасць, а таксама выпрабаванне аўтамабіляў класа 4x4 (пазадарожнікі) на ўсіх відах дарожнага пакрыцця на перасечанай мясцовасці. Разам з гэтым далёка не другарядную ролю адгрыгвае само наведванне гістарычных месцаў і гісторыка-культурных помнікаў па маршруту аўтапрабегу.

Нясвіжскі замак, Фарны касцёл, Мірскі замак, Барыскальскі касцёл, Жыровіцкі манастыр, Лідскі замак, Тройцкі касцёл, мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой»... Гэта далёка не поўны спіс гістарычных месцаў, якія наведваюць удзельнікі прабегу.

Акрамя таго, у Лідскім замку, а таксама ў горадзе Брэсце пройдзе паказальны выступленні Вераніка ЯСКЕВІЧ. Фота аўтара.

Служу ў маставым батальёне! Дзень дванаццатага жніўня, калі тысячы прызыўнікоў будуць прымаць ганаровыя, пачэсныя словы вайсковай прысягі, стане для маладых абаронцаў краіны памятным. Сярод тых, хто паклянецца на вернасць Радзіме, будуць і вайскоўцы 77-га асобнага Чырванасцяжнага мастагова чыгуначнага батальёна.

Адметна, што разам з салдатамі тэрміновай службы прысягу прыме і асобны ўзвод рэзерву. Служба ў рэзерве, як падкрэслівалі камандзіры, цалкам адпавядае свайму прызначэнню. У 77-м асобным Чырванасцяжным маставым чыгуначным батальёне рэзервісты, якія трапілі на першы перыяд службы за некалькі тыдняў да прысягі, ужо пачалі атрымліваць ваенна-ўліковую спецыяльнасць. На «грамадзянцы» гэтыя маладыя людзі маюць дыплом інжынера, праграміста, настаўніка, менеджара, звязалі жыццё з навукай, а зараз ім, які ўсім прызываным на вайсковую службу юнакам, пашчасціць даць урачыстую клятву свайму народу.

Увогуле, высокакваліфікаваныя ваенныя кадры, афіцэры і прапаршчыкі, сяржанты чыгуначнага батальёна робяць усё, каб служба праходзіла згодна з патрабаваннямі да дзейнасці сучаснай беларускай арміі. Несумненна тое, што добрая, шчыра атмасфера, якая тут створана, дапамагае хлопцам мужна несці абавязак салдата.

— Я заўважыў, што калі ў пачатку гульні ў мяне нічога не клеіцца, то так будзе да канца матча не паўна ніводнага гола. Калі гульня пачынаецца, то мяне не спыняць, пастаянна рухуся ў атаку. А вось абараняць свае вароты пакуль не навучыўся. Я думаю, з часам усё будзе нармальна. Ад настрою таксама многае залежыць.

— Бачу, на трэніроўках усміхаецеся. Значыць, усё добра? — Гэта я так, ад няма чаго рабіць. (Смяецца.) Стаіш бітую гадзінку, пакуль да цябе чарга дойдзе.

— Што-небудзь асабіста вас адрознівае ад вашых партнёраў па льядовай пляцоўцы? — Можна, крыху большы, ды і ростам вымахаў будзе здароў — пад два метры. Але я ніколі не камплексаваў з-за гэтага.

— Чым харчуетца наш волат? — Макароны. Рыс не люблю, хіба толькі калі плоў маці прыгатае. Рыбу ем, філе курыцы. — А бульбу? — Калі на абед бульбу ўмінаць, а праз тры гадзіны гульня, то гэта не вельмі добра. Таму ў дзень матча доктар заказвае ўсім макароны і філе курыцы. А бацька пастаянна падкрэплівае бананамі.

— Дык на бананам такім вялікім вымахаў? — Можна быць. — Па камплекцы вы больш на абарону змахаеце. — Я і пачынаў гуляць у хакеі абаронай, але трэнер паставіў у нападзенне.

— З чаго пачынаецца ў вас камандная раница, у раздзявалы? — Хто каву п'е, хто есць, хто ў біярд гуляе. Музыка грывець на ўсю, галава яшчэ нічога не варыць, спіш. Потым пабегае — і ўсё становіцца на свае месцы.

— Верыце ў Бога? — Няма часу вераць (усміхаецца). — Лічыце сябе ішчальным чалавекам? — Ва ўсім разе задаволены, як складваецца маё жыццё. — Многія марыць гуляць у хакей, але сёння цэны на форму хакеіста проста касмічныя. — Цалкам згодны. Але мне заўсёды бацька дапамагаў, за што я яму ўдзячны.

— Колькі каштуе кляшка, якой вы гуляеце? — Долару 400. Агент прывёз у падарунак кляшкі Мікалая Жардзевы, які ў «Калімув» гуляе. — А форма ваша на колькі цягне? — Усе рэчы па-рознаму: шчыткі, майкі, голфы... Самыя дара-

дзенскай і Брэсцкай абласцей, і пралажыць новы і вельмі цікавы маршрут для ўсіх жадаючых падарожнічаць па Беларусі на ўласным аўтамабілі, — расказвае галоўны рэдактар часопіса «Аўтасалон» Андрэй Корсак.

Адна з задач круізу — тэст-драйв аўтамабіляў на эканамічнасць, змяшчальнасць, грузавы дымальнасць і камфартабельнасць, а таксама выпрабаванне аўтамабіляў класа 4x4 (пазадарожнікі) на ўсіх відах дарожнага пакрыцця на перасечанай мясцовасці. Разам з гэтым далёка не другарядную ролю адгрыгвае само наведванне гістарычных месцаў і гісторыка-культурных помнікаў па маршруту аўтапрабегу.

Нясвіжскі замак, Фарны касцёл, Мірскі замак, Барыскальскі касцёл, Жыровіцкі манастыр, Лідскі замак, Тройцкі касцёл, мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой»... Гэта далёка не поўны спіс гістарычных месцаў, якія наведваюць удзельнікі прабегу.

Акрамя таго, у Лідскім замку, а таксама ў горадзе Брэсце пройдзе паказальны выступленні Вераніка ЯСКЕВІЧ. Фота аўтара.

Служу ў маставым батальёне! Дзень дванаццатага жніўня, калі тысячы прызыўнікоў будуць прымаць ганаровыя, пачэсныя словы вайсковай прысягі, стане для маладых абаронцаў краіны памятным. Сярод тых, хто паклянецца на вернасць Радзіме, будуць і вайскоўцы 77-га асобнага Чырванасцяжнага мастагова чыгуначнага батальёна.

БАЙКІ ПРА ІНТЭРНАТ ПАРАДЫ ПАЧЫНАЮЧЫМ СТУДЭНТАМ

Дзе студэнт праводзіць большую частку свайго часу? Ва ўніверсітэце? У бібліятэцы? У парку ці на вуліцы? Не, не і яшчэ раз не! Звычайны сярэднястатыстычны студэнт праводзіць большую частку дня ў інтэрнаце. Інтэрнат — не проста месца, дзе можна пераначаваць, гэта — другі дом! Праз некалькі месяцаў жыцця ў ім фразы «Я іду дадому» зусім не азначае, што ты накіроўваешся да бацькоўскага дому. Гэта значыць, ты ідэш у інтэрнат. Больш нідзе ты не убачыш такой колькасці вясёлых, маладых, прыгожых, поўных жадання жыцця і атрымліваць усё ад гэтага жыцця. Больш нідзе не гатуець абед у дзве гадзіны ночы, не п'юць чай па дзесяць разоў за вечар, не пазычаюць у суседзяў макароны (або той самы чай) і нідзе больш не жыюць так вясела, як у студэнцкіх інтэрнатах!

Калі ты ўжо залічыў у шэрагі студэнтаў — самы час задумацца аб тым, дзе будзе жыць — у інтэрнаце або на кватэры. Такім чынам, паспрабуем адказаць на пытанні, якія могуць узнікнуць пры разважанні дилемы «кватэра—інтэрнат».

Пытанне першае. ГРАШОВАЕ. Менш чым за 50 долараў прыстойны пакой у Мінску цяжка знайсці. За месца ў інтэрнаце прыдзецца дадаць каля 15 тысяч рублёў (звычайна гэтыя грошы вылічаюць са стывендыі). Эканомія, канешне ж, значная, але тут ужо кожны глядзіць па сваіх фінансавых магчымасцях.

Пытанне другое. СВАЯ ПРАСТОРА. Яе тут у цябе будзе няшмат. Адні мой знаёмы жартуе, што ў студэнта ў інтэрнаце месца крыху больш, чым у мёртвяка на могілках — 2x3 м. Калі я ўпершыню зайшоў у свой пакой, то паду-

мала: «Божа, як тут можна жыць?!» Бо пакой, у якім нам прапаноўвалася жыць уначы, быў прыкладна такі, які ў бацькоўскім доме займала я адна. Як паказала практыка, да ўсяго можна прывыкнуць: зараз я нядарэмна размяшчаю свае рэчы на тых невялічкіх квадратных метрах, што выдзяляе мне родны ўнівер. Дарэчы, калі ты жывеш у адным пакоі з братам (сястрой), то прывыкнуць будзе яшчэ лягчэй.

Пытанне трыцяе. Якое звычайна вельмі турбуе бацькоў, **ВУЧОБА.** Як можна вучыцца ў такім мурашніку? Можна, і нават вельмі нядарэмна (зной-такі праверана на ўласным вопыце!). Канешне, у пакоі, дзе жыве некалькі чалавек, рэдка бывае поўная цішыня, але пры нармальным адносінах паміж «аднапакойнікамі» час для выканання

заданняў можна знайсці. А калі ўсё ж такі засяродзіцца ў пакоі цяжка, то заўжды можна пайсці ў чыталы, якая павінна быць у кожным інтэрнаце. На кватэры ты будзеш мець больш «цыхага» часу, але на кватэры цяжэй будзе знайсці дапамогу. Вялікім плюсам інтэрната з'яўляецца магчымасць знайсці неабходны падручнік, канспект, метадычку, прабешты па суседзях. А калі ты часосы не ведаеш ці не можаш рашыць якую-небудзь «гадзінку» задачку, то ў 99 процантах выпадкаў у інтэрнаце знойдзецца чалавек, які валодае неабходнай інфармацыяй ці ўжо рашыў гэту задачку. Напрыклад, мне з майм «чарцёжнікам крэтынізмам» вельмі дапамагала суседка, якой лёгка даваліся розныя там конусы і прызмы ды сцяжэнні з аксанаметрыямі. Я ў сваю чаргу маглі аказаць «хуткую дапамогу» ў хіміі ды беларускай мове.

Пытанне чацвёртае. Якое менш за трыце турбуе бацькоў, **ХАРЧАВАННЕ.** Калі ты яшчэ не ўмееш гатаваць, то, павер мне, на-вучыся! Голд — не цётка, як кажа народная мудрасць. Нават самыя лянёвыя, калі прагаладоўца, змогуць прыгатаваць сабе і першае, і другое, і трэцяе, і кампот! Гэта не дома, тут няма мамы, з яе смачнымі абедамі.

Калі вам пашанце з суседзямі па пакоі і ў вас будзе добрая адносіны, то і гатаваць вы будзеце радом. А арцеллю, як казаў дзед Шчукар, і бацьку быць добра.

Калі ж на прыгатаванне ежы ў цябе не будзе ні часу, ні сіл, то заўжды можна скарыстацца паслугамі сталочку. Звычайна ў студэнцкіх сталовых можна пад'есці даволі смачна і за невялікай грошы (у нашай сталочку можна нядарэмна паабедваць і за 3000 рублёў).

Пытанне пятае. ВЫГОДЫ. Многія лічаць, што інтэрнат — гэта расаднік мышэй, прускаю ды іншай заразы. Спяшаюся цябе ўпэўніць у беспадэставнасці гэтага сцвярджання. Гэтых вывелі тут не больш, чым у звычайных шматкватэрных дамах. Усё залежыць ад сама студэнтаў, калі яны акупатныя і падтрымліваюць у пакоі чысціню, то і нашасце грызуноў ім не пагражае.

Яшчэ, нават вельмі класная рэч, бо менавіта тут завязваюцца большасць знаёмстваў, якія потым могуць перарасці ў сяброўства!

Калі табе пападзеца інтэрнат калідорнага тыпу, то яшчэ прыйдзецца мірыцца з санвуламі ў канцы калідора і душам на першым паверсе, але гэта пры бліжэйшым разглядзе не такая ўжо вялікая праблема.

Пытанне шостае. Якое звычайна вельмі цікавіць пачынаючых студэнтаў. **БАУЛЕННЕ ВОЛЬНАГА ЧАСУ.** Вясела правесці час можна як і самім інтэрнаце, так і за яго межамі. Аднак у інтэрнаце ёсць адна не вельмі добрая асаблівасць: на ноч і зачыняюць. Звычайна з 24.00 да 6.00. Калі ты спынішся, то зноўная цётка-вахцёрка табе не адчыніць і прыйдзецца беднаму студэнту начаваць на вакзале. (Хоць і сярод вахцёркаў бываюць прыемныя выключэнні.) У гэтым плане кватэра дае больш свабоды: ты можаш гуляць колькі хочаш і вяртацца ў любы час (калі, канешне, у цябе няма строгай кватэрнай гаспадыні).

Я жыў і на кватэры, і ў інтэрнаце. У кожнага варыянта ёсць свае плюсы і мінусы, аб якіх я паспрабавала табе расказаць. Калі скажаш па шчырасці, то ў інтэрнаце мне падабаецца больш. Вось разоў напісала і падумайла, што ў гэтым годзе мяне могуць не засяліць у інтэрнат, і зразумела, што вельмі-вельмі люблю сваіх шалёных суседзяў і нават без камандэнта з вахцёркамі жыццё будзе не такім вясёлым, як раней...

Александра ЛІС, студэнтка 3 курса БДТУ.



Фота Анастасіі КЛЕШЧУКА.

Міхаіл СЦЕФАНОВІЧ:

«ЕДУ ў КАНАДУ! ДА ПАТРЫКА РУА!»

(Заканчэнне. Пачатак у нумары за 9 жніўня.) — Ну, вы паранілі! Дык там жа цікаваць да хакея намога вышэйшай, чым у Беларусі.

— Можна быць. Ва ўсім разе ў Гомелі, у адрозненне ад таго ж Мінска, на хакей збіраюцца цэлыя трыбуны. Прыемна ўсведамляць, што ты, акрамя сябе, камусьці яшчэ робіш задавальненне. Зараз у сталіцы будзеца «Мінск—Арэна», і мне здаецца, каб сабраць там аншлаг, спатрэбіцца шмат папрацаваць. Можна, сталічны жыхар настолькі спакушаюць рознымі забавамі, што яму зусім не да хакея. Трэба разумна зацікавіць народ, патрэбна шоу.

— Хакейна «Санта-Барбара»: скандальны інтрыг, сенсацыі. Першая серыя пачалася яшчэ ў пачатку гэтага года ў Гомелі. Галоўнай героі — абаронца Алег Лявончыў з «Юнацтва» і Міхаіл Сцефановіч. Эфектная бойка, вынікам якой стала масавае закіданне лёду бутэлькамі, коркамі і запальнічкамі!

— Проста гульнявы эпизод. Лявончыў не мог уявіць, як такі малакоас асміліць прымяніць супраць яго сілавы прымём. У кожнага «старога», і тым, каму за 30, вялікія амбіцыі. І што вы думаеце? Я стаяў недалёка ад сваіх варотай, а «Зорык», студыя эстраднай песні «Форум», цыркавы калектывы «Юносты», а таксама юныя вакалісты з Мінска Александра Салавейчык і Вольга Сацюк. Сярод расійскіх удзельнікаў фестывалю — камерны аркестр школы мастагтваў імя Балакірава з Масквы, квартэт баяністаў з падмаскоўнага Фразіна, фальклорны ансамбль «Сувятка» з Каломны, маскоўская балетная студыя «Арабеска» і вальна-танцавальны шоу-гурт «Кіндэр-сюрпрыз» з Парыжы.

— Выступленне дзяцей Беларусі і Расіі на адной сцэне — чарговы крок да таго, каб на змену штучным бар'ерам і размежаванню прыйшлі падтрымка, узэмавыгнае супрацоўніцтва і абсалютны давер.

— Фестываль арганізаваны Пастаянным камітэтам Саюзнай дзяржавы, Міністэрствам культуры Беларусі і Федэральным агентствам па культуры і кінематаграфіі Расіі. Марыша ПЫРКОВА.

твая ліга і правярць у ёй свае сілы. Ведаю, што многія адтуль вяртаюцца: хтосьці не змог прабіцца ў каманду, камусьці не пашанцавала, а камусьці проста пабяжалі больш грошай і іншым месцы. Але для мяне зараз галоўнае — гуляць на больш высокім узроўні.

— У любімага крузам пайшоў б галава, калі б за ім прымаўся з-за акіна сам Патрык Руа. Напэўна, Сцефановіч прыглянуўся яму не за прыгожыя вочы?

— Удалося паказаць сябе на юнацкім чэмпіянаце свету! І калі я быў на зборах у Маскве, мне патэлефанавалі. Званок раздаўся глыбокай ноччу. Я ўжо спаў у гэты час. Мой агент радасна крычыць: «Не паляхайся, страшнага нічога не здарылася, вінушы, цябе паставілі на юніёрскі драфт, можаш смела ехаць у Канаду. Я спачатку нічога не зразумеў, думаю, што сон. Пасля гэтага маці тэлефануе, бацька... тады да мяне дайшло. Праз некалькі дзён на сувязь зноў выйшаў агент і сказаў, што ў Гомель за мной прыедзе сам Патрык Руа.

— Мабыць, у госці да вас з начлегам? — У нас двупакаёвая кватэра. Дзе там размесціць усіх гасцей? Руа з агентам спыніліся ў гасцініцы «Турьскі», знілі там VIP-залу, засталі вачару. Вось тат і гутарылі за круглым сталом: Руа, агент Алесь Тыханюк, я, бацька і маці. Руа расказаў пра маю новую каманду, пра горад, дзе папала на сельніцтва — французы, астатнія — канадцы, крыху ёсць амерыканцаў. Квэбек — невялікі па маштабах горад, на беразе нейкай рэчкі. Там у іх льядовая арэна, школа, комплекс. Расказаў пра персанал, хто як працуе, пра іграцоў. У камандзе, дарэчы, іграе сын знакамітага Эспазіта.

— Для Гомеля прыезд Руа быў значнай падзеяй? — Не ведаю, як для ўсяго горада, але для нашай каманды — дакладна. Хлопцы пачалі жартаваць з мяне: як, маўляў, будзеш размаўляць з Руа, на беларускай мове, ці што? (Смяецца.)

— Чаму б і не?! Наш Прэзідэнт нядаўна сказаў, што спартсменам самы час вывучаць беларускае мову, бо нават кітайцы ўзяліся яе вывучаць.

— Па-беларуску лягчэй пісаць, чым размаўляць — як чуеш, так і пішаш. Мову я разумею, але размаўляю з цяжкасцю. У школе неяк прымусілі вывучыць беларускую мову. Дык я вечарам вывучыў, а раніцай прачнуўся з пустой галавой. Як здаваецца? Даводзілася падманваць.

— Падманваць — нядобра! — Да пятага класа я вучыўся

добра. Маці пастаянна сачыла за майм вучобай, правярала дзённік. Там усё прадметы былі на «выдатна», акрамя дысцыпліны. Мае паводзіны — сцудальна «нездавальніваюцца». А што хацеш? У адным класе — усё хакеісты. Увесь урок смяяся або наогул нічога не робіш, а потым на трэніроўку.

— Што было невыносным у школе? — Калі на фізкультуры прымушалі што-небудзь рабіць і нарматывы здаваць. Навошта мне гэта? Мне трэніровак хапае, а тут фізкультура і прыкладна ў лінэйкай...

— Вы з дзяцінства былі такім змагаром за справядлівасць? — Не. Па натуре я чалавек спакойны, ніколі не любіў шумных кампаній. Зараз, напрыклад, гляджу на дзядзю, які яны на вуліцы бегалі, крычаць... З боку гэта непрыстойна.

— Вы ў дзяцінстве не свавольні? Якія эпизоды дзяцінства памятаеце? — Памятаю, як нагу зламаў. Карусель у двары было, сабралася шмат дзяцей. Разгагнаў, раскруціў карусель — і нага нечакана засела.

— Бацька асаблівы вышын у кар'еры не дасягнуў? — Ну чаму ж? Пару разоў быў чэмпіёнам Беларусі. Гуляў за «Гродна», у «Ціці». Яшчэ, па-мойму, служыў у спартыўнай часці не дзе ў Расіі.


— Ён быў абаронцам ці на



6.15, 16.50 Серыял «Рускія амазонкі-2»... 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.00 Навіны... 7.05, 8.10 Добрая раніца, Беларусь... 7.25, 8.25, 11.50 Дзелавае жыццё... 8.20 Гатуме разам!




6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.05, 3.00, 5.00 Навыны навіны... 6.05 «Пакулы ўсе дома»... 7.05 «Наша раніца»... 9.05 Контурьы... 10.10, 11.10 Маст. фільм «Аналізуй гэта»...



11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.20, 3.20 Навыны спорту... 12.00 «Малахуай»... 13.10 Серыял «Мая чужоўная няня»... 13.40 «Федэральны суддзя»... 14.30 «Кантрольная закупка»... 15.00 «Лаліта. Без комплексу»...



16.15 Серыял «Рэйкі ішчасца»... 17.05 «Забароненае каханне»... 18.20 Серыял «Браты парозанаму»... 18.55 Чакай мяне... 20.00 Час... 21.05 Ток-шоў «Выбар»... 22.00 Серыял «Выклік»... 23.25 Серыял «Паляванне на асфальце»...



0.15 Серыял «Забойная сіла»... 1.15 Серыял «Уваскрашаючы мёртвых»... 2.05 Серыял «Шпіённы»... 2.05 «Няхай гавораш»... 5.40 «Жарт за жартам»...




7.00 Ранішня падзарадка... 8.00, 17.30 Серыял «Белліда»... 8.50, 15.50 Навыны культуры... 9.00 Баявік «Герой»... 10.40 Добрая навіны... 11.10 Мультифільм... 11.20 Дак. фільм «Гараж у Расіі больш, чым гараж»...


СЕРАДА, 15 ЖНІЎНЯ




6.00, 16.55 Серыял «Рускія амазонкі-2»... 7.45, 0.35 Дзень спорту... 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.10 Навыны... 7.05, 8.10 Добрая раніца, Беларусь... 7.25, 8.25, 11.50 «Дзелавае жыццё»... 8.20 Гатуме разам!



9.05, 19.55 Серыял «План Б»... 9.55 «Здароўе»... 10.25, 17.50 Серыял «Каханне як каханне»... 11.25 Серыял «Уцёкі Артура Доджэра»... 1-я серыя... Прага гісторыя пра Олівэра Твіста... Дзевяць пачынаюцца пасля заканчэння падзей рамана — у 1832 годзе...




12.10 Зямельнае пытанне... 12.35 Маст. фільм «У пацукі слаўныя спраў»... 15.15, 19.20 Навыны рэгіёна... 15.30 Мультифільм... 15.55 Серыял «Дэтэктывы з табакеркі»... 16.20, 0.45 Серыял «Камедынны каткэйлы»... 19.35 «Nota Bene»... 21.00 «Панарама»... 21.30 «Сеткавая вайна»... Відазгляд АТН... 22.25 Драма «Зацьменне Месяца»... Сіхаце 14 гадоў, ён жыве з маці, прыгожы, але беспалоты жанчынай. Ён вельмі любіць сваю пацігоднюю зводную сястрычку, якую яму дазваляюць забіраць на канікулы...



7.00 «Ранішня падзарадка»... 8.00, 17.30 Серыял «Белліда»... 8.50, 15.50 Навыны культуры... 9.00 Меладрама «Каханне і піцца»... 10.35, 19.25 Ядзім дома... 11.05 Фільм дзецякам «Дзяцтва Бэмбі»... 12.25, 18.30 Серыял «Расплата за грахі»... 13.15 «ПРАСОУВАННЕ»... 13.30 Дэтэктыўная меладрама «Неба ў гарошак»... 1-я серыя... 14.30 Школа рамонту... 15.20 «Плошча мастацтваў»... Заслужаны артыст РБ В.І. Шалустэў... 16.00 Мультисерыял «Добрая раніца, Мікі Маўсі»... 16.30 Серыял «Вясёленькія дні»... 16.55 Дак. серыял «Незвычайнае падарожжа Цілі»... 20.05 «Кальханка»... 20.20 Дак. фільм «Горад спорт»... 21.25 Серыял «Нож у аблока»... 22.25 Сусветная Універсіада. Відазгляд... 23.05 Іранічная прытча «Час суму яшчэ не настай»...



6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 3.00, 5.00 Навыны навіны... 6.05, 15.00 «Лаліта. Без комплексу»... 7.05 «Наша раніца»... 9.05, 18.55 Серыял «Таццянін дзень»... 9.55 «Модны прыговор»... 10.45 «Ералаш»... 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.25, 3.20 Навыны спорту... 11.10, 21.05 Серыял «Не радзіце прыгожай»... 12.00 «Малахуай»... 13.10 Серыял «Мая чужоўная няня»... 13.40 «Федэральны суддзя»... 14.30 «Кантрольная закупка»... 16.15 Серыял «Рэйкі ішчасца»... 17.15, 5.05 «Няхай гавораш»... 18.20 Серыял «Браты парозанаму»... 20.00 Час... 22.05 Серыял «Выклік»...



Упаселіку, дзе жывуць рускі, немец, татарыны, цыгані і яўрэі, аднойчы з'явіцца неведомы, які называе сябе Землерам. Пасля яго з'яўлення з героямі пачынаюцца адбывацца неверагодныя рэчы... 6.05, 17.20 «Міншчына»... 6.15, 7.40 «З чаго пачынаецца раніца»... 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны»... 8.40 «Аўтапанарама»... 9.00, 20.30 Серыял «Салдаты б»... 10.00 «Гарачы лёд»... 10.40 «Далёкія сваякі»... 11.00, 18.25 Серыял «Чужыя таямні»... 12.00, 21.30 Серыял «Мужчынская работа»... 13.00 «Неверагодныя гісторыі»... 13.25 «Тэма дыя»... 13.50 «Дзіцячы сеанс»: «Чорная бездань»... 7.00 Добрая раніца, Расія!... 9.15 «Святаслаў Фёдарав. Жыццё пасля смерці»... 10.00, 20.00 Серыял «Яўлампія Раманава. Следства вядзе дылетант»... 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі... 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква... 11.45, 21.05 Серыял «Кавалеры «Марской зоркі»»... 12.45 Серыял «Курортны роман»... 14.20 Камедыя «Плюшавы синдром»... 16.10 «Замах на «Даная»... 17.20 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць... 17.50 Серыял «Анёл-ахоўнік»... 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь... 19.45 Добрая ночы, малышы!... 20.00 Серыял «Яўлампія Раманава. Следства вядзе дылетант»... 21.05 Серыял «Кавалеры «Марской зоркі»»... 22.05 Серыял «Джоні Зіро»... 23.10 Весткі+... 9.45 Казка «Тайна жалезных дзвярэй»... 12.00, 22.25 Студыя 60—90... 12.15, 22.30 Маст. фільм «Каменная кветка»... 13.45 Мільён пытанняў аб прыродзе... 14.00 Мультисерыял «Лётны атрад»... 6.00 «Сёння раніца»... 14.35 «Трайное Зэт». Мультисерыял... 15.15 «Опера без межаў»... 16.00 «Новая падарожжы дылтант»... 16.50 «Бабкі бунт». Ток-шоў... 17.30 «Званая вясцера»... 20.05 «СТБ-спорт»... 20.15 «Добры вечар, малышы»... 22.55 «Мінск і мічанне»... 23.25 «Рэактыўны бокс»... 23.55 Баявік «Крывавае кулак: жывыя мішэн»... Джым пасля страўны замаху на яго жыццё страўны паміць. Не паспеў за ішчасца гадоў у балышны ачунаць, як на яго зноў «наехалі»... 6.00 «Сёння раніца»... Прафілактыка... 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 15.00 Планета VISION прадстаўляе... 16.00 Серыял «Максімо ў майм сэрцы»... 17.00 «Следчыя і экстрасэнсы»... 18.00 Спецэрапартак «Гаварыць іха, чулі ўсе»... 18.15 Серыял «Сакрат Сахары»... 19.15 «Цік-так»... 19.30 «Спрэчная тэрыторыя»... 21.00 Дэтэктыўны серыял... 22.00 Следчыя экстрасэнсы... 22.25 Студыя 60—90... 22.30 Маст. фільм «Дзясцічкі, хочаш здамыцка ў кіно?»... 6.00 «Сёння раніца»... 7.00, 19.30 «Сад і агарод»... 7.10, 10.55, 21.05 «Метэапрагноз»... 7.15 Серыял «Цені знікаючы апоўдні»... 9.15, 17.00 «Мультипарад»... 9.30 «Адшукаеца адпачынак»... 9.50 Дак. серыял «Дзікая Афірыка». «Узбярэжжа»... 10.50, 21.00 Інфармбюро «Міжнароднае»... 11.00 Маст. фільм «Дзясцічкі негрыцянца»... 13.00 «Лаві момант!»... 13.15 «Тэлечат — «8 канал»... 13.50 «Жыццё, поўнае радасці»... 17.15 Маст. фільм «Фані і Аляксандр»... 18.55 «К-гульня»... 19.00 Гурман-клуб... 19.20 Навыны кіно... 19.40, 21.10 «Распродаж. Навінікі. Акцыі»... 19.45 Серыял «Справа аб мёртвых душах»... 20.45 «Вечарніца»... 21.15 Маст. фільм «Імператар і забойца»... 23.25 «Начны тэлечат»... 7.00 Добрая раніца, Расія!... 9.15 «Святаслаў Фёдарав. Жыццё пасля смерці»... 10.00, 20.00 Серыял «Яўлампія Раманава. Следства вядзе дылетант»... 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі... 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква... 11.45, 21.05 Серыял «Кавалеры «Марской зоркі»»... 12.45 Серыял «Курортны роман»... 14.20 Камедыя «Плюшавы синдром»... 16.10 «Замах на «Даная»... 17.20 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць... 17.50 Серыял «Анёл-ахоўнік»... 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь... 19.45 Добрая ночы, малышы!... 20.00 Серыял «Яўлампія Раманава. Следства вядзе дылетант»... 21.05 Серыял «Кавалеры «Марской зоркі»»... 22.05 Серыял «Джоні Зіро»... 23.10 Весткі+... 9.45 Казка «Тайна жалезных дзвярэй»... 12.00, 22.25 Студыя 60—90... 12.15, 22.30 Маст. фільм «Каменная кветка»... 13.45 Мільён пытанняў аб прыродзе... 14.00 Мультисерыял «Лётны атрад»... 6.00 «Сёння раніца»... 14.35 «Трайное Зэт». Мультисерыял... 15.15 «Опера без межаў»... 16.00 «Новая падарожжы дылтант»... 16.50 «Бабкі бунт». Ток-шоў... 17.30 «Званая вясцера»... 20.05 «СТБ-спорт»... 20.15 «Добры вечар, малышы»... 22.55 «Мінск і мічанне»... 23.25 «Рэактыўны бокс»... 23.55 Баявік «Крывавае кулак: жывыя мішэн»... Джым пасля страўны замаху на яго жыццё страўны паміць. Не паспеў за ішчасца гадоў у балышны ачунаць, як на яго зноў «наехалі»... 6.00 «Сёння раніца»... Прафілактыка... 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 15.00 Планета VISION прадстаўляе... 16.00 Серыял «Максімо ў майм сэрцы»... 17.00 «Следчыя і экстрасэнсы»... 18.00 Спецэрапартак «Гаварыць іха, чулі ўсе»... 18.15 Серыял «Сакрат Сахары»... 19.15 «Цік-так»... 19.30 «Спрэчная тэрыторыя»... 21.00 Дэтэктыўны серыял... 22.00 Следчыя экстрасэнсы... 22.25 Студыя 60—90... 22.30 Маст. фільм «Дзясцічкі, хочаш здамыцка ў кіно?»... 6.00 «Сёння раніца»... 7.00, 19.30 «Сад і агарод»... 7.10, 10.55, 21.05 «Метэапрагноз»... 7.15 Серыял «Цені знікаючы апоўдні»... 9.15, 17.00 «Мультипарад»... 9.30 «Адшукаеца адпачынак»... 9.50 Дак. серыял «Дзікая Афірыка». «Узбярэжжа»... 10.50, 21.00 Інфармбюро «Міжнароднае»... 11.00 Маст. фільм «Дзясцічкі негрыцянца»... 13.00 «Лаві момант!»... 13.15 «Тэлечат — «8 канал»... 13.50 «Жыццё, поўнае радасці»... 17.15 Маст. фільм «Фані і Аляксандр»... 18.55 «К-гульня»... 19.00 Гурман-клуб... 19.20 Навыны кіно... 19.40, 21.10 «Распродаж. Навінікі. Акцыі»... 19.45 Серыял «Справа аб мёртвых душах»... 20.45 «Вечарніца»... 21.15 Маст. фільм «Імператар і забойца»... 23.25 «Начны тэлечат»... 7.00 Добрая раніца, Расія!... 9.15 «Святаслаў Фёдарав. Жыццё пасля смерці»... 10.00, 20.00 Серыял «Яўлампія Раманава. Следства вядзе дылетант»... 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі... 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква... 11.45, 21.05 Серыял «Кавалеры «Марской зоркі»»... 12.45 Серыял «Курортны роман»... 14.20 Камедыя «Плюшавы синдром»... 16.10 «Замах на «Даная»... 17.20 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць... 17.50 Серыял «Анёл-ахоўнік»... 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь... 19.45 Добрая ночы, малышы!... 20.00 Серыял «Яўлампія Раманава. Следства вядзе дылетант»... 21.05 Серыял «Кавалеры «Марской зоркі»»... 22.05 Серыял «Джоні Зіро»... 23.10 Весткі+... 9.45 Казка «Тайна жалезных дзвярэй»... 12.00, 22.25 Студыя 60—90... 12.15, 22.30 Маст. фільм «Каменная кветка»... 13.45 Мільён пытанняў аб прыродзе... 14.00 Мультисерыял «Лётны атрад»... 6.00 «Сёння раніца»... 14.35 «Трайное Зэт». Мультисерыял... 15.15 «Опера без межаў»... 16.00 «Новая падарожжы дылтант»... 16.50 «Бабкі бунт». Ток-шоў... 17.30 «Званая вясцера»... 20.05 «СТБ-спорт»... 20.15 «Добры вечар, малышы»... 22.55 «Мінск і мічанне»... 23.25 «Рэактыўны бокс»... 23.55 Баявік «Крывавае кулак: жывыя мішэн»... Джым пасля страўны замаху на яго жыццё страўны паміць. Не паспеў за ішчасца гадоў у балышны ачунаць, як на яго зноў «наехалі»... 6.00 «Сёння раніца»... Прафілактыка... 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 15.00 Планета VISION прадстаўляе... 16.00 Серыял «Максімо ў майм сэрцы»... 17.00 «Следчыя і экстрасэнсы»... 18.00 Спецэрапартак «Гаварыць іха, чулі ўсе»... 18.15 Серыял «Сакрат Сахары»... 19.15 «Цік-так»... 19.30 «Спрэчная тэрыторыя»... 21.00 Дэтэктыўны серыял... 22.00 Следчыя экстрасэнсы... 22.25 Студыя 60—90... 22.30 Маст. фільм «Дзясцічкі, хочаш здамыцка ў кіно?»... 6.00 «Сёння раніца»... 7.00, 19.30 «Сад і агарод»... 7.10, 10.55, 21.05 «Метэапрагноз»... 7.15 Серыял «Цені знікаючы апоўдні»... 9.15, 17.00 «Мультипарад»... 9.30 «Адшукаеца адпачынак»... 9.50 Дак. серыял «Дзікая Афірыка». «Узбярэжжа»... 10.50, 21.00 Інфармбюро «Міжнароднае»... 11.00 Маст. фільм «Дзясцічкі негрыцянца»... 13.00 «Лаві момант!»... 13.15 «Тэлечат — «8 канал»... 13.50 «Жыццё, поўнае радасці»... 17.15 Маст. фільм «Фані і Аляксандр»... 18.55 «К-гульня»... 19.00 Гурман-клуб... 19.20 Навыны кіно... 19.40, 21.10 «Распродаж. Навінікі. Акцыі»... 19.45 Серыял «Справа аб мёртвых душах»... 20.45 «Вечарніца»... 21.15 Маст. фільм «Імператар і забойца»... 23.25 «Начны тэлечат»... 7.00 Добрая раніца, Расія!... 9.15 «Святаслаў Фёдарав. Жыццё пасля смерці»... 10.00, 20.00 Серыял «Яўлампія Раманава. Следства вядзе дылетант»... 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі... 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква... 11.45, 21.05 Серыял «Кавалеры «Марской зоркі»»... 12.45 Серыял «Курортны роман»... 14.20 Камедыя «Плюшавы синдром»... 16.10 «Замах на «Даная»... 17.20 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць... 17.50 Серыял «Анёл-ахоўнік»... 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь... 19.45 Добрая ночы, малышы!... 20.00 Серыял «Яўлампія Раманава. Следства вядзе дылетант»... 21.05 Серыял «Кавалеры «Марской зоркі»»... 22.05 Серыял «Джоні Зіро»... 23.10 Весткі+... 9.45 Казка «Тайна жалезных дзвярэй»... 12.00, 22.25 Студыя 60—90... 12.15, 22.30 Маст. фільм «Каменная кветка»... 13.45 Мільён пытанняў аб прыродзе... 14.00 Мультисерыял «Лётны атрад»... 6.00 «Сёння раніца»... 14.35 «Трайное Зэт». Мультисерыял... 15.15 «Опера без межаў»... 16.00 «Новая падарожжы дылтант»... 16.50 «Бабкі бунт». Ток-шоў... 17.30 «Званая вясцера»... 20.05 «СТБ-спорт»... 20.15 «Добры вечар, малышы»... 22.55 «Мінск і мічанне»... 23.25 «Рэактыўны бокс»... 23.55 Баявік «Крывавае кулак: жывыя мішэн»... Джым пасля страўны замаху на яго жыццё страўны паміць. Не паспеў за ішчасца гадоў у балышны ачунаць, як на яго зноў «наехалі»... 6.00 «Сёння раніца»... Прафілактыка... 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 15.00 Планета VISION прадстаўляе... 16.00 Серыял «Максімо ў майм сэрцы»... 17.00 «Следчыя і экстрасэнсы»... 18.00 Спецэрапартак «Гаварыць іха, чулі ўсе»... 18.15 Серыял «Сакрат Сахары»... 19.15 «Цік-так»... 19.30 «Спрэчная тэрыторыя»... 21.00 Дэтэктыўны серыял... 22.00 Следчыя экстрасэнсы... 22.25 Студыя 60—90... 22.30 Маст. фільм «Дзясцічкі, хочаш здамыцка ў кіно?»... 6.00 «Сёння раніца»... 7.00, 19.30 «Сад і агарод»... 7.10, 10.55, 21.05 «Метэапрагноз»... 7.15 Серыял «Цені знікаючы апоўдні»... 9.15, 17.00 «Мультипарад»... 9.30 «Адшукаеца адпачынак»... 9.50 Дак. серыял «Дзікая Афірыка». «Узбярэжжа»... 10.50, 21.00 Інфармбюро «Міжнароднае»... 11.00 Маст. фільм «Дзясцічкі негрыцянца»... 13.00 «Лаві момант!»... 13.15 «Тэлечат — «8 канал»... 13.50 «Жыццё, поўнае радасці»... 17.15 Маст. фільм «Фані і Аляксандр»... 18.55 «К-гульня»... 19.00 Гурман-клуб... 19.20 Навыны кіно... 19.40, 21.10 «Распродаж. Навінікі. Акцыі»... 19.45 Серыял «Справа аб мёртвых душах»... 20.45 «Вечарніца»... 21.15 Маст. фільм «Імператар і забойца»... 23.25 «Начны тэлечат»... 7.00 Добрая раніца, Расія!... 9.15 «Святаслаў Фёдарав. Жыццё пасля смерці»... 10.00, 20.00 Серыял «Яўлампія Раманава. Следства вядзе дылетант»... 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі... 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква... 11.45, 21.05 Серыял «Кавалеры «Марской зоркі»»... 12.45 Серыял «Курортны роман»... 14.20 Камедыя «Плюшавы синдром»... 16.10 «Замах на «Даная»... 17.20 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць... 17.50 Серыял «Анёл-ахоўнік»... 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь... 19.45 Добрая ночы, малышы!... 20.00 Серыял «Яўлампія Раманава. Следства вядзе дылетант»... 21.05 Серыял «Кавалеры «Марской зоркі»»... 22.05 Серыял «Джоні Зіро»... 23.10 Весткі+... 9.45 Казка «Тайна жалезных дзвярэй»... 12.00, 22.25 Студыя 60—90... 12.15, 22.30 Маст. фільм «Каменная кветка»... 13.45 Мільён пытанняў аб прыродзе... 14.00 Мультисерыял «Лётны атрад»... 6.00 «Сёння раніца»... 14.35 «Трайное Зэт». Мультисерыял... 15.15 «Опера без межаў»... 16.00 «Новая падарожжы дылтант»... 16.50 «Бабкі бунт». Ток-шоў... 17.30 «Званая вясцера»... 20.05 «СТБ-спорт»... 20.15 «Добры вечар, малышы»... 22.55 «Мінск і мічанне»... 23.25 «Рэактыўны бокс»... 23.55 Баявік «Крывавае кулак: жывыя мішэн»... Джым пасля страўны замаху на яго жыццё страўны паміць. Не паспеў за ішчасца гадоў у балышны ачунаць, як на яго зноў «наехалі»... 6.00 «Сёння раніца»... Прафілактыка... 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 15.00 Планета VISION прадстаўляе... 16.00 Серыял «Максімо ў майм сэрцы»... 17.00 «Следчыя і экстрасэнсы»... 18.00 Спецэрапартак «Гаварыць іха, чулі ўсе»... 18.15 Серыял «Сакрат Сахары»... 19.15 «Цік-так»... 19.30 «Спрэчная тэрыторыя»... 21.00 Дэтэктыўны серыял... 22.00 Следчыя экстрасэнсы... 22.25 Студыя 60—90... 22.30 Маст. фільм «Дзясцічкі, хочаш здамыцка ў кіно?»... 6.00 «Сёння раніца»... 7.00, 19.30 «Сад і агарод»... 7.10, 10.55, 21.05 «Метэапрагноз»... 7.15 Серыял «Цені знікаючы апоўдні»... 9.15, 17.00 «Мультипарад»... 9.30 «Адшукаеца адпачынак»... 9.50 Дак. серыял «Дзікая Афірыка». «Узбярэжжа»... 10.50, 21.00 Інфармбюро «Міжнароднае»... 11.00 Маст. фільм «Дзясцічкі негрыцянца»... 13.00 «Лаві момант!»... 13.15 «Тэлечат — «8 канал»... 13.50 «Жыццё, поўнае радасці»... 17.15 Маст. фільм «Фані і Аляксандр»... 18.55 «К-гульня»... 19.00 Гурман-клуб... 19.20 Навыны кіно... 19.40, 21.10 «Распродаж. Навінікі. Акцыі»... 19.45 Серыял «Справа аб мёртвых душах»... 20.45 «Вечарніца»... 21.15 Маст. фільм «Імператар і забойца»... 23.25 «Начны тэлечат»... 7.00 Добрая раніца, Расія!... 9.15 «Святаслаў Фёдарав. Жыццё пасля смерці»... 10.00, 20.00 Серыял «Яўлампія Раманава. Следства вядзе дылетант»... 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі... 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква... 11.45, 21.05 Серыял «Кавалеры «Марской зоркі»»... 12.45 Серыял «Курортны роман»... 14.20 Камедыя «Плюшавы синдром»... 16.10 «Замах на «Даная»... 17.20 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць... 17.50 Серыял «Анёл-ахоўнік»... 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь... 19.45 Добрая ночы, малышы!... 20.00 Серыял «Яўлампія Раманава. Следства вядзе дылетант»... 21.05 Серыял «Кавалеры «Марской зоркі»»... 22.05 Серыял «Джоні Зіро»... 23.10 Весткі+... 9.45 Казка «Тайна жалезных дзвярэй»... 12.00, 22.25 Студыя 60—90... 12.15, 22.30 Маст. фільм «Каменная кветка»... 13.45 Мільён пытанняў аб прыродзе... 14.00 Мультисерыял «Лётны атрад»... 6.00 «Сёння раніца»... 14.35 «Трайное Зэт». Мультисерыял... 15.15 «Опера без межаў»... 16.00 «Новая падарожжы дылтант»... 16.50 «Бабкі бунт». Ток-шоў... 17.30 «Званая вясцера»... 20.05 «СТБ-спорт»... 20.15 «Добры вечар, малышы»... 22.55 «Мінск і мічанне»... 23.25 «Рэактыўны бокс»... 23.55 Баявік «Крывавае кулак: жывыя мішэн»... Джым пасля страўны замаху на яго жыццё страўны паміць. Не паспеў за ішчасца гадоў у балышны ачунаць, як на яго зноў «наехалі»... 6.00 «Сёння раніца»... Прафілактыка... 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 15.00 Планета VISION прадстаўляе... 16.00 Серыял «Максімо ў майм сэрцы»... 17.00 «Следчыя і экстрасэнсы»... 18.00 Спецэрапартак «Гаварыць іха, чулі ўсе»... 18.15 Серыял «Сакрат Сахары»... 19.15 «Цік-так»... 19.30 «Спрэчная тэрыторыя»... 21.00 Дэтэктыўны серыял... 22.00 Следчыя экстрасэнсы... 22.25 Студыя 60—90... 22.30 Маст. фільм «Дзясцічкі, хочаш здамыцка ў кіно?»... 6.00 «Сёння раніца»... 7.00, 19.30 «Сад і агарод»... 7.10, 10.55, 21.05 «Метэапрагноз»... 7.15 Серыял «Цені знікаючы апоўдні»... 9.15, 17.00 «Мультипарад»... 9.30 «Адшукаеца адпачынак»... 9.50 Дак. серыял «Дзікая Афірыка». «Узбярэжжа»... 10.50, 21.00 Інфармбюро «Міжнароднае»... 11.00 Маст. фільм «Дзясцічкі негрыцянца»... 13.00 «Лаві момант!»... 13.15 «Тэлечат — «8 канал»... 13.50 «Жыццё, поўнае радасці»... 17.15 Маст. фільм «Фані і Аляксандр»... 18.55 «К-гульня»... 19.00 Гурман-клуб... 19.20 Навыны кіно... 19.40, 21.10 «Распродаж. Навінікі. Акцыі»... 19.45 Серыял «Справа аб мёртвых душах»... 20.45 «Вечарніца»... 21.15 Маст. фільм «Імператар і забойца»... 23.25 «Начны тэлечат»... 7.00 Добрая раніца, Расія!... 9.15 «Святаслаў Фёдарав. Жыццё пасля смерці»... 10.00, 20.00 Серыял «Яўлампія Раманава. Следства вядзе дылетант»... 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі... 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква... 11.45, 21.05 Серыял «Кавалеры «Марской зоркі»»... 12.45 Серы

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

Чырвоная змена

ПЯТНІЦА, 17 ЖНІЎНЯ

8.50, 15.50 Навіны культуры.
9.00, 20.20 **Серыял «Нож у аб'явіцы»**.
9.55 Ядзім дома.
10.25 **Маст. фільм «Пра Віцю, Машу і марскую пяхоту»**.
11.30 Дак. фільм «Браты казакі».
12.25, 18.30 **Серыял «Расплата за грахі»**.
13.15 ПРАСОУВАННЕ.
13.30 **Дэтэктыўная меладрама «Неба ў гарошак»**.
14.25 «Алімпійская гісторыя», 1982 г. Альбервіль.
15.15 Як гэта робіцца.
16.00 **Мультсерыял «Добрай раніцы, Мікі Маўс!»**.
16.30 **Серыял «Вяселля чужыя дні»**.
16.55 Дак. фільм «Незвычайнае падарожжа Ціні».
17.15, 19.05, 21.00, 23.40 «Метазапраноз».
19.30 Усё па бліску.
20.00 **Серыял «Дэтэктыўны тэбэракет»**.
20.15, 0.40 **Серыял «Камедыяны актэілы»**.
21.00 **Серыял «Сваяцкі абмен»**. 1-я серыя.
19.35 «Добрай раніцы, В'етнам!». Відэафільм АТН.
21.00 Панарама.
21.40 Культурныя людзі.
22.10 **Меладрама «Светлячок»**.



6.05, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.25, 3.00 Навіны рагіёна.
6.05, 15.00 «Лаліта. Без комплексу».
7.05 «Наша раніца».
9.05 **Серыял «Таццянін дзень»**.
9.55 «Модны прыгавор».
10.45 «Ералаш».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.50, 3.20 Навіны спорту.
11.10, 21.05 **Серыял «Не радзіца прыгожай»**.
12.00 «Малахаў».
13.10 **Серыял «Мая цудоўная няня»**.
13.40 «Федэральны судзя».
14.30 «Кантрольная закупка».
16.15 **Серыял «Рэйкі шчасця»**.
17.15 «Няхай гавораць».
18.20 **Серыял «Браты парознаму»**.
18.55, 5.45 Поле цудаў.
20.00 Час.
22.10 «Сярэбраны грамафон».
23.45 **Драма «Белая графія»**.
2.05 **Серыял «Шпіённы»**.
3.25 **Баявік «Егер»**.
4.55 Дэтэктыў.
5.20 «Зразумець, даравачка».
6.30 «Геніі і злодзеі».




НЯДЗЕЛЯ, 19 ЖНІЎНЯ

6.30 Дак. серыял «На прыродзе-2».
7.05 Мультфільмы.
7.50 Сузор'е надзеі.
8.30 Раўнавага: асяроддзе пражывання.
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.05 **Серыял «Мітрапаліта Філарэта на свята Спаса»**.
9.15 Арсенал.
9.45 Ранішня хваля.
10.20 КомпаС.
10.55 Усе стыхі.
11.30 «Пазбавіце нельга палітваваць». Відэафільм АТН.
12.10 **Камедыя «Беражыце жанчын»**.
14.30 Мужчынскі характар.
15.10 Навіны рэгіёна.
16.00 КВЗ. 1/4 фіналу Еўралігі.
17.45 Суперлато.
18.45 **Рамантычная камедыя «Прычытка жаніцца»**.
21.00 Панарама тыдня.
22.05 **Меладрама «Шапэн. Жаданне каханья»**.



7.00 «Надзельная раніца».
8.00, 9.00, 16.00, 3.00 Навіны навіны.
9.05 Надзельная прапевадзь.
9.15 **Серыял «Сябры»**.
9.50 «Бесталковыя нататкі».
10.10 Пакуль усе дома.
11.05 Фазэнда.
11.40 «Ранішня пошта».
12.15 **Маст. фільм «Пакуль шалее мар»**.
13.45 «Семнаццаць імгненнаў лёсу Мікаэла Тарьервэ д'іева».
16.15, 3.10 Навіны спорту.
16.20 «Міжнародная панарама».
16.40 **Серыял «Багіня прайм-тайма»**.
20.00 Контур.
21.05 **Трылер «Уцякач»**.
23.35 «Камедзі Клуб».
0.10 **Меладрама «Пагавары з ёй»**.
2.05 «Асабістае жыццё Андрэя Канчалюскага».
3.15 **Маст. фільм «Касмічны каўбоі»**.
5.35 «Падвоіны свет Андрэя Макаравіча».



7.50 Мір вашаму дому.
8.00 Дзіцячая гадзіна.
9.05 Дак. серыял «Мільён пытанняў аб прыродзе».
9.20 Мультфільм.
9.30 **Серыял «Вось так мы жывём»**.
10.00 Добрыя навіны.
10.35 Школа рамонту.
11.30 Сезон у дачы.
12.05 Гаспадар.
12.40 Як гэта робіцца.
13.15 Слова пісьменніка.
13.40 Са збору Дзяржтэле-радыёфонду. «Драклі Андронікаў раскавае...».
14.30 Дак. фільм «Дзень добры, мае дарагія...».
Мастак, педагог Сяргей Пятро-




12.00, 22.25 Студыя 60—90.
12.15, 22.30 **Маст. фільм «Прыгавораны»**.
13.45 Мільён пытанняў аб прыродзе.
14.00 Мультсерыял «Лётны атрад».
15.00 Слівкі общества.
16.00 **Серыял «Максімо ў мамі сэрцы»**.
17.00, 22.00 Вясельныя вар'яцтва.
18.00 Спецэрапраж «Тайны Манаса».
18.15 Парад парадаў.
19.45 «Цік-так».
20.00 Лепшае з «Джэнтль-мен-шоў».
21.00 **Серыял «Бушідо — шлях воіна»**.




7.00 «Сад і агарод плюс».
7.15, 10.55, 21.05, 23.40 «Метазапраноз».
7.20 **Серыял «Цені знікаюць апоўдні»**.
8.50 «Навіны кіно».
9.15 «Дом жывых гісторыі».
9.45, 17.00 «Мультпарад».
9.50 Дак. серыял «Дзяка Афірыка». «Азёры і рэкі».
10.50, 21.00 Інфармбюро «Міжнароднае».
11.00 **Маст. фільм «Тэорыя хаосу»**.
13.00 «Лаві момант!».
13.15 «Тэлепат — 8 канал».
16.30 «Жыццё, поўнае радасці».
17.15 **Маст. фільм «Копі цара Саламона»**.
18.40 «Дзіно».
19.00 «Магелан».
19.05 «Наша навіна».
10.45 «Наша справа».
11.00, 18.25 «Чужыя тайны».
12.00 «Мужчынская работа».
13.00 «Асабісты інтэрв'ю».
13.50 «Дзіцячы сеанс: «Чорная бездань»».
14.35 «Ікс-уткі». Мультсерыял.
15.15 «Надзвычайныя гісторыі».
16.00 «Ёсць кантакт».
16.50 «Баскі бунт».
17.30 «Званая вясцэра».
20.05 «СТБ-спорт».
20.15 «Добры вечар, малышы».
20.30 **Камедыя «Прыгужнык Джо»**.
22.55 «Відзьма-нявідзьма».
23.30 «Бла-бла-шоў».
0.05 **Баявік «Загнаны»**.
1.35 «Па поўнай праграме».
2.15 «Уцёкі». **Серыял**.



7.00 Добрай раніцы, Расія!
9.10 «Мой сярэбраны шар. Яніна Жэйма».
10.00 **Серыял «Яўлімпія Раманова. Следства вядзе дылетант»**.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі.
11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Мааска.
11.45 **Серыял «Кавалеры «Марской зоркі»**.
12.45 **Серыял «Курортны роман»**.
14.40 Мультфільмы.
15.20 «Кулагін і партнёры».
15.55 Суд ідзе.
17.20 Мясцовы час. Весткі—Мааскоўская вобласць.
17.50 **Серыял «Анёл-ахоўнік»**.
9.30 «Спрэчная тэрыторыя».
10.30 Дак. серыял «Гісторыі злычынстваў».



10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванецкі.
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Маст. фільм «Кур'ер»**.
15.10 Дак. серыял «Перамошля смерць».
15.40 Мультфільм.
16.25 «Адзін дзень. Новая версія».
17.10 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.20 «Крамлёўскія жанкі: Кацярына Александрна. Рабочая з вышэйшага свету».
21.15 **Драма «Прызнайце мяне вiнаватым»**.
10.25 «Ядзім дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда». Міхалі Хванец



Вежы — «фірменны» стыль горада над Нёманам.

(Заканчанне. Пачатак на 2-й стар.) — Вы працуеце па прыწყалу: тут, у цэнтры, стары Гродна, а ў мікрараёнах — новы, зусім іншы? Ці стараецца, каб была нейкая пераемнасць, каб нешта пераклікалася?

— Архітэктура новых раёнаў, на мой погляд, даволі аскетычная, інакш кошт жыцця будзе яшчэ больш высокі. І архітэктару хочацца нейкай дэталізацыі. Яе можна зрабіць на грамадскіх будынках — гандлёвых цэнтрах, школах, дзіцячых садках, магазінах і г.д. Гэта аддушына для архітэктара, тут ён прыносіць элементы, якія прыемныя воку жыхара: і знаходкі сённяшняй архітэктурнай думкі, і стылізацыю пад старыну, перанос нейкіх запэячачых элементаў з раёнаў гістарычнай забудовы. Каб не было розгага кантрасту паміж старым і новым Гродна. Жыхар Дзевятой павінен адчуваць сябе такім жа гродненцам, як і жыхар з вуліцы Аляксандра. Паглядзіце на старыя граверныя «партрэты» наша горада, і вы убачыце шмат вежаў і ве-

— гэта не дызайн, не інтэр'ер у асобна ўзятый кватэры, дзе можна сабе дазволіць усё, што паджаха тва фантазія ці фантазія гаспадар. Ты працуеш у горадзе, і архітэктар павіна быць... музыкай, а не наборам крыль-симвалаў. Размова пра такое пацудзіце меры становіцца актуальнай і ў сувязі з тым, што і мы, і нашы калегі, і будаўнікі сталі вельмі многія і ахвотна выкарыстоўваць расфарбоўку ў афармленні будынкаў і цэлых мікра-раёнаў. Прыемна, што нашы калегі з іншых гарадоў — галоўна мастак Віцебска, архітэктары са сталіцы, якія пабывалі ў Гродне ў апошні час, адзначаюць, што мы карыстаемся фарбамі даволі стрымана і апраўдана.

Карэктна, калі можна так сказаць. Каляровае вырашэнне робіцца без вычурнасці, без надаедавай аляпаватасці, без канарэчных фарбаў. Агрэхі сустракаюцца, але гэта хутчэй выключэнне, чым правіла. Узгаднем каляровыя раённыя ў гарадской і абласной архітэктурі, працуеце, працуеце не прастая, а мы адносімся да асобна ўзятых мастацкага прыёму так, як і належыць адносіцца да мастацтва.

— Ці адшло ў гісторыю тыповае праектаванне? — Спачатку мы таксама



Фантаны Гродна.

удалы аб'ект — рэканструкцыя парка Жылібера. Прыклад удалага добраўпарадкавання. Нельга не ўспомніць завяршэнне рэканструкцыі Савецкай плошчы з транспартнымі падходамі. Гэта лепшы аб'ект за апошні час, вельмі салідны аб'ект, ён зараз актыўна абмярковаецца на старонках друку і ў Інтэрнэце, прычым рознабакова, і не заўсёды аб'ектыўна. Лаюць нас у прыватнасці за тое, што мы быццам мы парушаем генплан горада. Справа ў тым, што якраз не парушаем, а выконваем, працуем строга па генплану. Канешне, ёсць нюансы, бо генплан вызначае асноўныя напрамкі. А асноўная мэта генплана ў дачыненні да Савецкай плошчы — зрабіць яе ў перспектыве пешаходнай. Але сёння мы не можам пакуль убраць транспарт, які запаланіў абласны цэнтр. А вось у перспектыве транспарт будзем убіраць, будаваць аб'екты шляхі. Гэтая работа ўжо пачалася. І мост мы расшыраем не для таго, каб прапусціць у цэнтр горада, на плошчу больш транспарту, а для таго, каб проста хутчэй яго прапусціць. Адчуваецца розніца? Таму што сёння там пастаянныя заторы. Так што размова ідзе аб паступальным руху да канечнай мэты — разгрузкі цэнтры горада ад транспарту, пастаянным вырашэнні задачы.

Шкада, што нашы тлумачэнні не успрымаюцца. Два гады назад на Савецкай плошчы нічога, акрамя шэрага асфальту і бясконца патоку машын, нельга было убачыць. Зараз плошч можна бясконца любавача. На любой будоўлі, асабліва такога маштабу і ў такіх гістарычных кутку горада, бываюць розныя сітуацыі, але мы выходзілі з іх дастойна. І зрабілі усё, што ад нас залежала, каб максімальна захаваць цэнтр горада.

Завяршаецца рэканструкцыя гарадскога стадыёна, выкананага па нашаму праекту. Гэта будзе ўдзельнік, і думаю, перамога ўсемагчымых конкурсаў, бо — прыгожы, функцыянальны, сучасны. Я лічу, што гэта лепшы стадыён у абласных гарадах. Пералік можна працягваць.

— Ці часта вы спецыялісты вывучаюць гістарычныя крыніцы, перш чым брацца за распрацоўку праекта таго ці іншага аб'екта? — Калі працуем у цэнтры горада, то абавязкова. Часцей за ўсё такімі аб'ектамі займаецца наша рэстаўрацыйная майстэрня, у штаце якой працуюць і прафесійныя гісторыкі. Пачынаем заўсёды з гістарычнай даведкі. Калі фак-

тычнага матэрыялу не хапае, шукаем яго ў Санкт-Пецярбургу, а то і ў Варшаве, у польскіх архівах. Любы гістарычны будынак за доўгія часы яго існавання мог некалькі разоў перабудоўвацца, таму ў рэстаўрацыйным заданні павіна быць дакладна вызначана: рэстаўрацыя ці рэканструкцыя на які гістарычны перыяд? І на гэты перыяд падбіраем матэрыялы.

Сёння прыступаем да рамонтна будынка тэатра лялек — таксама архітэктурны помнік. Потым нашы спецыялісты падключыцца да рэстаўрацыі Каложаў. Нядаўна быў выдадзены праект рэстаўрацыі будынка Гродзенскай епархіі. У нас рэстаўрацыйная майстэрня маленькая, але работы ў іх вельмі многа.

— Падчас рэстаўрацыі стараецца проста аднавіць, не нашкодзіць, ці... зрабіць лепш? — Наколькі гэта магчыма, зрабіць лепш. Жыццё не стаіць на месцы і вылучае новыя патрабаванні. Развіваецца і наша прафесія, атрымлівае новыя магчымасці. Той жа парк Жылібера мы не проста аднавілі, не проста вярнулі яму першапачатковы выгляд, а ператварылі ў высокі твор ландшафтнага мастацтва. Няма адбою ад наведвальнікаў — гораджан і турыстаў.

У сваёй рабоце абіраемся на вопытных спецыялістаў, якія працуюць ужо не адзін год. Дапамагае абмеркаванне праектаў на тэхнічных і архітэктурных саветах інстытута, з запрашэннем заказчыка. У нас пастаянна бываюць галоўны архітэктар горада і галоўны архітэктар вобласці, конструктыўна вырашаем пытанні з намеснікам старшыні гарвыканкама па будаўніцтве.

3. «На дырэктыву Прэзідэнта адказваем канкрэтнай работай па эканоміі» Размову працягвае галоўны інжынер унітарнага прадпрыемства «Гроднаграмадзянпраект» Рышард Браніслававіч КАЛЫЦІНЦЕЛЬ.

— Некалі ў савецкія часы ў вобласці будавалася прыкладна 450 тысяч квадратных метраў жылля ў год. Зараз узводзіцца 650 тысяч. Так што нагрузка на праекціроўшчыкаў рэзка ўзрасла. Мы распрацавалі некалькі дзсяткаў варыянтаў секцый жылых дамоў, і зараз прапануем іх будаўнікам. Надзвычай канкурэнтаздольных па цене нават у параўнанні з панельнымі дамамі. Нейкі час таму праходзілі вельмі цікавыя тэндэры на права ўзвядзення дома з цэглы ў Дзевятоўцы, вёска прыгранічча ў будаўніцтве. Надзвычай канкурэнтаздольных па цене нават у параўнанні з панельнымі дамамі. Нейкі час таму праходзілі вельмі цікавыя тэндэры на права ўзвядзення дома з цэглы ў Дзевятоўцы, вёска прыгранічча ў будаўніцтве.

— Некалі ў савецкія часы ў вобласці будавалася прыкладна 450 тысяч квадратных метраў жылля ў год. Зараз узводзіцца 650 тысяч. Так што нагрузка на праекціроўшчыкаў рэзка ўзрасла. Мы распрацавалі некалькі дзсяткаў варыянтаў секцый жылых дамоў, і зараз прапануем іх будаўнікам. Надзвычай канкурэнтаздольных па цене нават у параўнанні з панельнымі дамамі. Нейкі час таму праходзілі вельмі цікавыя тэндэры на права ўзвядзення дома з цэглы ў Дзевятоўцы, вёска прыгранічча ў будаўніцтве.

занесена ў будаўнічыя нормы, а мы даўно выкарыстоўвалі яго ў сваіх праектах. Для эканоміі цяпла пераабляем сістэмы ацяплення дамоў, адключаем ад старых неэфэктывных сістэм і выходзім на гарызантальную і канфігурацыю з устаноўкай пакватэрных лічылнікаў цяпла. Пачалі частей укараняць дамы з пакватэрным ацяпленнем.

Поўны комплекс энергазберагаючых мерапрыемстваў выканалі ў аздарэленым цэнтры НБ «Азёрны». Толькі ў басейне эканомія «ў разы» дасягаецца дзякуючы таму, што прыменена суперсучасная тэхналогія ачысты, падагрэву вады і вентыляцыі, калі паветра, якое выдзяляецца, аддае сваё цяпло свежаму, прытонам. А за кошт удалага шклення (прымянілі цэпалазберагаючае шкло на купале водагрэвальніцы) эканомім 40 тысяч кілават-гадзін электраэнергіі ў год. Інжынерная думка не стаіць на месцы, і лепшыя яе дасягненні абгаваюць праекты «Гроднаграмадзянпраекта».

Цяпер што датычыць гарадскіх праблем, у прыватнасці рэканструкцыі моста цераз Нёман у цэнтры Гродна. Пабудаваны ён сто гадоў таму, яго двойчы ўзрывалі — у першую сусветную і ў другую сусветную войны, яму патрэбны капітальны рамонт, які і належыць на нормах, праз 60 гадоў эксплуатацыі. Прычым, мост патрэбна будзе значна расшыраць, бо праехаць па ім ужо немагчыма таму патоку машын, які сёння «віруе» ў горадзе. Знойдзена арыгінальнае тэхнічнае рашэнне, якое дазволіць зрабіць рамонт у сільскія тэрміны, прыкладна за 14 месяцаў, эканомячы гораду ў год прыкладна сто чыгуначных цыстэрнаў паліва, якое спатрэбілася б транспарту для аб'езду. Таму выклікае здзіўленне, што планы рэканструкцыі моста, які і транспартных развязак, суправаджаюцца крытыкай у некаторых сродках масавай інфармацыі і Інтэрнэце. Дзіўна, што аўтары публікацый гутараць з кім загідою, толькі не з намі самі — ніхто з іх не прышый, скажам, да мяне

змяняецца!». Выйграў «Гроднапрамбуд», ён арганізаваў на доме трохзменную работу і справіўся ў вельмі сільскія тэрміны. Гэта быў свайго роду рэкорд — па тэрмінах узвядзен-

нэнні абгаваюць праекты «Гроднаграмадзянпраекта».

Цяпер што датычыць гарадскіх праблем, у прыватнасці рэканструкцыі моста цераз Нёман у цэнтры Гродна. Пабудаваны ён сто гадоў таму, яго двойчы ўзрывалі — у першую сусветную і ў другую сусветную войны, яму патрэбны капітальны рамонт, які і належыць на нормах, праз 60 гадоў эксплуатацыі. Прычым, мост патрэбна будзе значна расшыраць, бо праехаць па ім ужо немагчыма таму патоку машын, які сёння «віруе» ў горадзе. Знойдзена арыгінальнае тэхнічнае рашэнне, якое дазволіць зрабіць рамонт у сільскія тэрміны, прыкладна за 14 месяцаў, эканомячы гораду ў год прыкладна сто чыгуначных цыстэрнаў паліва, якое спатрэбілася б транспарту для аб'езду. Таму выклікае здзіўленне, што планы рэканструкцыі моста, які і транспартных развязак, суправаджаюцца крытыкай у некаторых сродках масавай інфармацыі і Інтэрнэце. Дзіўна, што аўтары публікацый гутараць з кім загідою, толькі не з намі самі — ніхто з іх не прышый, скажам, да мяне

дэ няпоўных васьм гадоў, і аўтар гэтага рэдакцыя вышэйшага ўзроўня ў Гродна. Пабудаваны ён сто гадоў таму, яго двойчы ўзрывалі — у першую сусветную і ў другую сусветную войны, яму патрэбны капітальны рамонт, які і належыць на нормах, праз 60 гадоў эксплуатацыі. Прычым, мост патрэбна будзе значна расшыраць, бо праехаць па ім ужо немагчыма таму патоку машын, які сёння «віруе» ў горадзе. Знойдзена арыгінальнае тэхнічнае рашэнне, якое дазволіць зрабіць рамонт у сільскія тэрміны, прыкладна за 14 месяцаў, эканомячы гораду ў год прыкладна сто чыгуначных цыстэрнаў паліва, якое спатрэбілася б транспарту для аб'езду. Таму выклікае здзіўленне, што планы рэканструкцыі моста, які і транспартных развязак, суправаджаюцца крытыкай у некаторых сродках масавай інфармацыі і Інтэрнэце. Дзіўна, што аўтары публікацый гутараць з кім загідою, толькі не з намі самі — ніхто з іх не прышый, скажам, да мяне

дэ няпоўных васьм гадоў, і аўтар гэтага рэдакцыя вышэйшага ўзроўня ў Гродна. Пабудаваны ён сто гадоў таму, яго двойчы ўзрывалі — у першую сусветную і ў другую сусветную войны, яму патрэбны капітальны рамонт, які і належыць на нормах, праз 60 гадоў эксплуатацыі. Прычым, мост патрэбна будзе значна расшыраць, бо праехаць па ім ужо немагчыма таму патоку машын, які сёння «віруе» ў горадзе. Знойдзена арыгінальнае тэхнічнае рашэнне, якое дазволіць зрабіць рамонт у сільскія тэрміны, прыкладна за 14 месяцаў, эканомячы гораду ў год прыкладна сто чыгуначных цыстэрнаў паліва, якое спатрэбілася б транспарту для аб'езду. Таму выклікае здзіўленне, што планы рэканструкцыі моста, які і транспартных развязак, суправаджаюцца крытыкай у некаторых сродках масавай інфармацыі і Інтэрнэце. Дзіўна, што аўтары публікацый гутараць з кім загідою, толькі не з намі самі — ніхто з іх не прышый, скажам, да мяне

дэ няпоўных васьм гадоў, і аўтар гэтага рэдакцыя вышэйшага ўзроўня ў Гродна. Пабудаваны ён сто гадоў таму, яго двойчы ўзрывалі — у першую сусветную і ў другую сусветную войны, яму патрэбны капітальны рамонт, які і належыць на нормах, праз 60 гадоў эксплуатацыі. Прычым, мост патрэбна будзе значна расшыраць, бо праехаць па ім ужо немагчыма таму патоку машын, які сёння «віруе» ў горадзе. Знойдзена арыгінальнае тэхнічнае рашэнне, якое дазволіць зрабіць рамонт у сільскія тэрміны, прыкладна за 14 месяцаў, эканомячы гораду ў год прыкладна сто чыгуначных цыстэрнаў паліва, якое спатрэбілася б транспарту для аб'езду. Таму выклікае здзіўленне, што планы рэканструкцыі моста, які і транспартных развязак, суправаджаюцца крытыкай у некаторых сродках масавай інфармацыі і Інтэрнэце. Дзіўна, што аўтары публікацый гутараць з кім загідою, толькі не з намі самі — ніхто з іх не прышый, скажам, да мяне

дэ няпоўных васьм гадоў, і аўтар гэтага рэдакцыя вышэйшага ўзроўня ў Гродна. Пабудаваны ён сто гадоў таму, яго двойчы ўзрывалі — у першую сусветную і ў другую сусветную войны, яму патрэбны капітальны рамонт, які і належыць на нормах, праз 60 гадоў эксплуатацыі. Прычым, мост патрэбна будзе значна расшыраць, бо праехаць па ім ужо немагчыма таму патоку машын, які сёння «віруе» ў горадзе. Знойдзена арыгінальнае тэхнічнае рашэнне, якое дазволіць зрабіць рамонт у сільскія тэрміны, прыкладна за 14 месяцаў, эканомячы гораду ў год прыкладна сто чыгуначных цыстэрнаў паліва, якое спатрэбілася б транспарту для аб'езду. Таму выклікае здзіўленне, што планы рэканструкцыі моста, які і транспартных развязак, суправаджаюцца крытыкай у некаторых сродках масавай інфармацыі і Інтэрнэце. Дзіўна, што аўтары публікацый гутараць з кім загідою, толькі не з намі самі — ніхто з іх не прышый, скажам, да мяне



Транспартная развязка па вуліцы Будзённага.

адзіны прыклад такой паспяховаці. Усе нашы серыі дазваляюць дабівацца такога ці амаль такога выніку пры належнай арганізацыі працы на аб'ектах.

Ужо на стадыі праекта мы актыўна ўкараняем у будаўніцтва сучасныя тэхналогіі, прагрэсіўныя тэхнічныя рашэнні. Калі патрабуе геалогія, закладваем палевыя падмуркі будынкаў, а апошнім часам выкарыстоўваем і вібраўранабудніцтва. Бо будаваць будоўлю ва умовах шчыльнай гарадской забудовы, на месцы з вялікай колькасцю аб'ектаў, якія ахоўваюцца дзяржавай. Акрамя таго, вышлілі на пляцоўкі з падсілкаючымі тарфамі. Праектуем вонкавыя сцены з газасіліката, што выгадна эканамічна і тэхналагічна. Зараз прапрацоўваецца магчымасць нарасціць іх таўшчыню, што дазволіць пазбегнуць дарагіх «тэрмафутраў» і іншых клопатаў па ўцяпленню.



Рэстаўрацыя фасадаў будынкаў у гістарычным цэнтры Гродна. Аграрны ўніверсітэт па вуліцы Акадэмічнай.

занесена ў будаўнічыя нормы, а мы даўно выкарыстоўвалі яго ў сваіх праектах. Для эканоміі цяпла пераабляем сістэмы ацяплення дамоў, адключаем ад старых неэфэктывных сістэм і выходзім на гарызантальную і канфігурацыю з устаноўкай пакватэрных лічылнікаў цяпла. Пачалі частей укараняць дамы з пакватэрным ацяпленнем.

Поўны комплекс энергазберагаючых мерапрыемстваў выканалі ў аздарэленым цэнтры НБ «Азёрны». Толькі ў басейне эканомія «ў разы» дасягаецца дзякуючы таму, што прыменена суперсучасная тэхналогія ачысты, падагрэву вады і вентыляцыі, калі паветра, якое выдзяляецца, аддае сваё цяпло свежаму, прытонам. А за кошт удалага шклення (прымянілі цэпалазберагаючае шкло на купале водагрэвальніцы) эканомім 40 тысяч кілават-гадзін электраэнергіі ў год. Інжынерная думка не стаіць на месцы, і лепшыя яе дасягненні абгаваюць праекты «Гроднаграмадзянпраекта».

Цяпер што датычыць гарадскіх праблем, у прыватнасці рэканструкцыі моста цераз Нёман у цэнтры Гродна. Пабудаваны ён сто гадоў таму, яго двойчы ўзрывалі — у першую сусветную і ў другую сусветную войны, яму патрэбны капітальны рамонт, які і належыць на нормах, праз 60 гадоў эксплуатацыі. Прычым, мост патрэбна будзе значна расшыраць, бо праехаць па ім ужо немагчыма таму патоку машын, які сёння «віруе» ў горадзе. Знойдзена арыгінальнае тэхнічнае рашэнне, якое дазволіць зрабіць рамонт у сільскія тэрміны, прыкладна за 14 месяцаў, эканомячы гораду ў год прыкладна сто чыгуначных цыстэрнаў паліва, якое спатрэбілася б транспарту для аб'езду. Таму выклікае здзіўленне, што планы рэканструкцыі моста, які і транспартных развязак, суправаджаюцца крытыкай у некаторых сродках масавай інфармацыі і Інтэрнэце. Дзіўна, што аўтары публікацый гутараць з кім загідою, толькі не з намі самі — ніхто з іх не прышый, скажам, да мяне

дэ няпоўных васьм гадоў, і аўтар гэтага рэдакцыя вышэйшага ўзроўня ў Гродна. Пабудаваны ён сто гадоў таму, яго двойчы ўзрывалі — у першую сусветную і ў другую сусветную войны, яму патрэбны капітальны рамонт, які і належыць на нормах, праз 60 гадоў эксплуатацыі. Прычым, мост патрэбна будзе значна расшыраць, бо праехаць па ім ужо немагчыма таму патоку машын, які сёння «віруе» ў горадзе. Знойдзена арыгінальнае тэхнічнае рашэнне, якое дазволіць зрабіць рамонт у сільскія тэрміны, прыкладна за 14 месяцаў, эканомячы гораду ў год прыкладна сто чыгуначных цыстэрнаў паліва, якое спатрэбілася б транспарту для аб'езду. Таму выклікае здзіўленне, што планы рэканструкцыі моста, які і транспартных развязак, суправаджаюцца крытыкай у некаторых сродках масавай інфармацыі і Інтэрнэце. Дзіўна, што аўтары публікацый гутараць з кім загідою, толькі не з намі самі — ніхто з іх не прышый, скажам, да мяне

дэ няпоўных васьм гадоў, і аўтар гэтага рэдакцыя вышэйшага ўзроўня ў Гродна. Пабудаваны ён сто гадоў таму, яго двойчы ўзрывалі — у першую сусветную і ў другую сусветную войны, яму патрэбны капітальны рамонт, які і належыць на нормах, праз 60 гадоў эксплуатацыі. Прычым, мост патрэбна будзе значна расшыраць, бо праехаць па ім ужо немагчыма таму патоку машын, які сёння «віруе» ў горадзе. Знойдзена арыгінальнае тэхнічнае рашэнне, якое дазволіць зрабіць рамонт у сільскія тэрміны, прыкладна за 14 месяцаў, эканомячы гораду ў год прыкладна сто чыгуначных цыстэрнаў паліва, якое спатрэбілася б транспарту для аб'езду. Таму выклікае здзіўленне, што планы рэканструкцыі моста, які і транспартных развязак, суправаджаюцца крытыкай у некаторых сродках масавай інфармацыі і Інтэрнэце. Дзіўна, што аўтары публікацый гутараць з кім загідою, толькі не з намі самі — ніхто з іх не прышый, скажам, да мяне

дэ няпоўных васьм гадоў, і аўтар гэтага рэдакцыя вышэйшага ўзроўня ў Гродна. Пабудаваны ён сто гадоў таму, яго двойчы ўзрывалі — у першую сусветную і ў другую сусветную войны, яму патрэбны капітальны рамонт, які і належыць на нормах, праз 60 гадоў эксплуатацыі. Прычым, мост патрэбна будзе значна расшыраць, бо праехаць па ім ужо немагчыма таму патоку машын, які сёння «віруе» ў горадзе. Знойдзена арыгінальнае тэхнічнае рашэнне, якое дазволіць зрабіць рамонт у сільскія тэрміны, прыкладна за 14 месяцаў, эканомячы гораду ў год прыкладна сто чыгуначных цыстэрнаў паліва, якое спатрэбілася б транспарту для аб'езду. Таму выклікае здзіўленне, што планы рэканструкцыі моста, які і транспартных развязак, суправаджаюцца крытыкай у некаторых сродках масавай інфармацыі і Інтэрнэце. Дзіўна, што аўтары публікацый гутараць з кім загідою, толькі не з намі самі — ніхто з іх не прышый, скажам, да мяне

дэ няпоўных васьм гадоў, і аўтар гэтага рэдакцыя вышэйшага ўзроўня ў Гродна. Пабудаваны ён сто гадоў таму, яго двойчы ўзрывалі — у першую сусветную і ў другую сусветную войны, яму патрэбны капітальны рамонт, які і належыць на нормах, праз 60 гадоў эксплуатацыі. Прычым, мост патрэбна будзе значна расшыраць, бо праехаць па ім ужо немагчыма таму патоку машын, які сёння «віруе» ў горадзе. Знойдзена арыгінальнае тэхнічнае рашэнне, якое дазволіць зрабіць рамонт у сільскія тэрміны, прыкладна за 14 месяцаў, эканомячы гораду ў год прыкладна сто чыгуначных цыстэрнаў паліва, якое спатрэбілася б транспарту для аб'езду. Таму выклікае здзіўленне, што планы рэканструкцыі моста, які і транспартных развязак, суправаджаюцца крытыкай у некаторых сродках масавай інфармацыі і Інтэрнэце. Дзіўна, што аўтары публікацый гутараць з кім загідою, толькі не з намі самі — ніхто з іх не прышый, скажам, да мяне

дэ няпоўных васьм гадоў, і аўтар гэтага рэдакцыя вышэйшага ўзроўня ў Гродна. Пабудаваны ён сто гадоў таму, яго двойчы ўзрывалі — у першую сусветную і ў другую сусветную войны, яму патрэбны капітальны рамонт, які і належыць на нормах, праз 60 гадоў эксплуатацыі. Прычым, мост патрэбна будзе значна расшыраць, бо праехаць па ім ужо немагчыма таму патоку машын, які сёння «віруе» ў горадзе. Знойдзена арыгінальнае тэхнічнае рашэнне, якое дазволіць зрабіць рамонт у сільскія тэрміны, прыкладна за 14 месяцаў, эканомячы гораду ў год прыкладна сто чыгуначных цыстэрнаў паліва, якое спатрэбілася б транспарту для аб'езду. Таму выклікае здзіўленне, што планы рэканструкцыі моста, які і транспартных развязак, суправаджаюцца крытыкай у некаторых сродках масавай інфармацыі і Інтэрнэце. Дзіўна, што аўтары публікацый гутараць з кім загідою, толькі не з намі самі — ніхто з іх не прышый, скажам, да мяне

дэ няпоўных васьм гадоў, і аўтар гэтага рэдакцыя вышэйшага ўзроўня ў Гродна. Пабудаваны ён сто гадоў таму, яго двойчы ўзрывалі — у першую сусветную і ў другую сусветную войны, яму патрэбны капітальны рамонт, які і належыць на нормах, праз 60 гадоў эксплуатацыі. Прычым, мост патрэбна будзе значна расшыраць, бо праехаць па ім ужо немагчыма таму патоку машын, які сёння «віруе» ў горадзе. Знойдзена арыгінальнае тэхнічнае рашэнне, якое дазволіць зрабіць рамонт у сільскія тэрміны, прыкладна за 14 месяцаў, эканомячы гораду ў год прыкладна сто чыгуначных цыстэрнаў паліва, якое спатрэбілася б транспарту для аб'езду. Таму выклікае здзіўленне, што планы рэканструкцыі моста, які і транспартных развязак, суправаджаюцца крытыкай у некаторых сродках масавай інфармацыі і Інтэрнэце. Дзіўна, што аўтары публікацый гутараць з кім загідою, толькі не з намі самі — ніхто з іх не прышый, скажам, да мяне

дэ няпоўных васьм гадоў, і аўтар гэтага рэдакцыя вышэйшага ўзроўня ў Гродна. Пабудаваны ён сто гадоў таму, яго двойчы ўзрывалі — у першую сусветную і ў другую сусветную войны, яму патрэбны капітальны рамонт, які і належыць на нормах, праз 60 гадоў эксплуатацыі. Прычым, мост патрэбна будзе значна расшыраць, бо праехаць па ім ужо немагчыма таму патоку машын, які сёння «віруе» ў горадзе. Знойдзена арыгінальнае тэхнічнае рашэнне, якое дазволіць зрабіць рамонт у сільскія тэрміны, прыкладна за 14 месяцаў, эканомячы гораду ў год прыкладна сто чыгуначных цыстэрнаў паліва, якое спатрэбілася б транспарту для аб'езду. Таму выклікае здзіўленне, што планы рэканструкцыі моста, які і транспартных развязак, суправаджаюцца крытыкай у некаторых сродках масавай інфармацыі і Інтэрнэце. Дзіўна, што аўтары публікацый гутараць з кім загідою, толькі не з намі самі — ніхто з іх не прышый, скажам, да мяне

дэ няпоўных васьм гадоў, і аўтар гэтага рэдакцыя вышэйшага ўзроўня ў Гродна. Пабудаваны ён сто гадоў таму, яго двойчы ўзрывалі — у першую сусветную і ў другую сусветную войны, яму патрэбны капітальны рамонт, які і належыць на нормах, праз 60 гадоў эксплуатацыі. Прычым, мост патрэбна будзе значна расшыраць, бо праехаць па ім ужо немагчыма таму патоку машын, які сёння «віруе» ў горадзе. Знойдзена арыгінальнае тэхнічнае рашэнне, якое дазволіць зрабіць рамонт у сільскія тэрміны, прыкладна за 14 месяцаў, эканомячы гораду ў год прыкладна сто чыгуначных цыстэрнаў паліва, якое спатрэбілася б транспарту для аб'езду. Таму выклікае здзіўленне, што планы рэканструкцыі моста, які і транспартных развязак, суправаджаюцца крытыкай у некаторых сродках масавай інфармацыі і Інтэрнэце. Дзіўна, што аўтары публікацый гутараць з кім загідою, толькі не з намі самі — ніхто з іх не прышый, скажам, да мяне

дэ няпоўных васьм гадоў, і аўтар гэтага рэдакцыя вышэйшага ўзроўня ў Гродна. Пабудаваны ён сто гадоў таму, яго двойчы ўзрывалі — у першую сусветную і ў другую сусветную войны, яму патрэбны капітальны рамонт, які і належыць на нормах, праз 60 гадоў эксплуатацыі. Прычым, мост патрэбна будзе значна расшыраць, бо праехаць па ім ужо немагчыма таму патоку машын, які сёння «віруе» ў горадзе. Знойдзена арыгінальнае тэхнічнае рашэнне, якое дазволіць зрабіць рамонт у сільскія тэрміны, прыкладна за 14 месяцаў, эканомячы гораду ў год прыкладна сто чыгуначных цыстэрнаў паліва, якое спатрэбілася б транспарту для аб'езду. Таму выклікае здзіўленне, што планы рэканструкцыі моста, які і транспартных развязак, суправаджаюцца крытыкай у некаторых сродках масавай інфармацыі і Інтэрнэце. Дзіўна, што аўтары публікацый гутараць з кім загідою, толькі не з намі самі — ніхто з іх не прышый, скажам, да мяне




Дзіцячы санаторна-аздраўленчы комплекс «Ружанскі» ў Ружанскім раёне.

жак. Мы сёння актыўна «

Народ паставіў помнікі

Ва ўчарашнім нумары газеты мы пісалі пра помнікі, якія народ паставіў «Звяздзе». Сёння мы працягваем тэму.



Помнік Хасану Мустафавічу Александровічу, наборшчыку падпольнай «Звязды» ў акупаваным Мінску, і яго жонцы Галіне Адамаўне.

Іх сын, Барыс Александровіч, нарадзіўся ў 1938 годзе. Словы «газета», «лістоўкі», «шыфрт» ён ведае з самага маленства. Хоць усё падрабязнасці працы над падпольнай «Звяздой» бацька расказаў яму ўжо пасля вайны.

Рукой Хасана Александровіча набраны другі, трэці і чацвёрты нумары падпольнай «Звязды».

Жонка Галіна Адамаўна чым магла, дапамагла падпольшчыкам. Распаўсюджвала лістоўкі і «Звязду». Агортвала «небаспечнымі паперамі» маленькую дачушку (1940 года нараджэння), каб варожыя вочы нічога не бачылі...

Са святям!

Ад імя Полацкага гарадскога выканаўчага камітэта, Полацкага гарадскога Савета дэпутатаў і сябе асабіста гарача і сардэчна віншум Вас і калектыву газеты «Звязда» са змяняльным юбілеем — 90-годдзем з дня заснавання.

Ваша газета, якая выдываецца з 1917 года, з'яўляецца адной з асноўных крыніц інфармацыі для жыхароў Беларусі. Публікуемыя матэрыялы заўсёды адносяцца актуальнасцю, зместунасцю і аб'ектыўнасцю.

Вельмі шмат газэта робіць для фарміравання сярод чытачоў стаючага іміду дзяржаўнай улады і палітыкі, якая праводзіцца ў краіне. Дзякуючы вам, хто прывічаеў сябе нялёгкай і няпростай журналісцкай працы, хто ўкладвае частачкі сваёй душы, увесць свой талент, газета мае адданых чытачоў, якія аддаюць перавагу любімай «Звяздзе».


Вашу работу заўсёды вызначаюць мэтанакіраванасць, увага да людзей, вернасць абранаму шляху і журналісцкаму доўгу. У дзень юбілею прыміце, паважаныя таварышы, нашы шчырыя віншаванні і найлепшыя пажаданні — моцнага здароўя, вялікага чалавечага імясця і далейшых поспехаў у вашай нялёгкай, але такой патрэнай працы на карысць роднай Беларусі.

Старшыня Полацкага гарадскога выканаўчага камітэта В.С. ТАЧЫЛА
Старшыня Полацкага гарадскога Савета дэпутатаў А.В. ЖДАНОВІЧ.

Ад імя Любанскага раённага выканаўчага камітэта прыміце самыя шчырыя віншаванні з 90-гадовым юбілеем.

90 гадоў — гэта не ўзрост, а перыяд станаўлення, час, калі багацце інфармацыйнай палітра друкаванага слова, акое не адно пакаленне журналістаў нясе сваім чытачам. Гісторыя старэйшага беларускага выдання непарывна звязана з Любаншчынай, якая стала другой радзімай «Звязды» ў гады Вялікай Айчыннай вайны ў партызанскай зоне на лясных дзяснін на працягу паўтара года было выдываена 93 нумары газеты-партызанкі. Варта адзначыць, што сёння газета не страціла сваёй ласульнасці і застаецца жаданай госцяй у кожным доме дзякуючы творчым патэнцыялу і журналісцкаму майстэрству ўсяго калектыву. «Звязда» ўносіць важкі ўклад у фарміраванне здаровай маральна-псіхалагічнай атмасферы ў грамадстве і духоўнага міру кожнага чалавека. Ад усёй душы жадаем усім супрацоўнікам рэдакцыі невчэрпагнага натхнення, творчых поспехаў, дасягненняў і ўдачы, вострага пра, змястоўнага тэм і чытацкага прызнання. Моцнага вам здароўя, дастатку, згоды і дабрабыту.

Старшыня Любанскага раённага выканаўчага камітэта В.І. ГРЫБАНУ.



Віншую з днём нараджэння Святлану Вікеніеўну ДУДЗІЧ з г.п. Воранава. Жадаю здароўя, дабрабыту, імясця і поспехаў у працы. Бабуля, в. Манты.

Калектыву газеты «Звязда» Паважаныя сябры!

Дазвольце мне ад імя Цэнтральнага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў культуры павіншаваць Вас са змяняльным падзеям: 90-годдзем з дня заснавання газеты «Звязда». 90 гадоў — гэта сталая дата, якая сведчыць пра тое, што газета «Звязда» запатрабавана нашым грамадствам, аддавае яго густам і інтарсам. І пацвярджэннем гэтаму сведчыць значны рост тыражу, пашырэнне межаў сяброўства з газетамі брацкіх краін.

Не сакрэт, што не кожны беларус даस्कанапа ведае родную мову. А Ваша газета дапамагае ўвучыць прыгожасць, мілагучнасць, непаўторнасць роднага беларускага слова. За што Вам вялікі дзякуй!

Прыемна адзначыць, што кіраўніцтва газеты і прафсаюза камітэт працуюць згодна і плённа, агульнымі намаганнямі паспяхова вырашаюць пытанні па абароне працоўных і сацыяльна-эканамічных інтарсаў членаў прафсаюза.

Моцнага здароўя Вам і Вашым блізкім, дабрабыту, поспехаў у працы і асабістым жыцці.

Удзячнага Вам чытача!
Старшыня Цэнтральнага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў культуры М.М. ШАЎЦОЎ.

Калектыву рэдакцыі газеты «Звязда» Паважаныя сябры!

Прыміце шчырыя віншаванні з юбілеем Вашай газеты. Ваша таленавітае слова і вострае пры дождзях да людзей усё ўзрастае і прафесійнай Беларусі. Менавіта ваша праца садзейнічае ўстанавленню дыялога ўлады з насельніцтвам, фарміраванню грамадскай думкі.

Дзякуем усім журналістам, супрацоўнікам рэдакцыі газеты «Звязда» за адказны падыход да справы і адданасць прафесійнаму доўгу.

Аж усёй душой жадаем калектыву газеты развіваць творчыя традыцыі, якія ўжо склаліся, і панажачка творчы патэнцыял, які маецца. Моцнага здароўя, высокага прафесіяналізму, натхнення, ўдачы ва ўсіх добрых пачыненнях на гэтым прасторым шляху.

Старшыня Ляхавіцкага раённага выканаўчага камітэта І.І. КЛІШЭЎСкі
Старшыня Ляхавіцкага раённага Савета дэпутатаў Е.Н. ЮРЛЕВІЧ.

Дарагія сябры!
Прыміце самыя цёплыя віншаванні з нагоды 90-годдзя з дня выхаду ў свет першага нумара газеты «Звязда».

За гэты час вы прайшлі цяжкі шлях станаўлення, заваявалі аўтарытэт, набылі сяброў.

Мяняўся фармат газеты, перыядычнасць яе выпуску, тыраж, аднак нязменнымі застаюцца сумленнасць, прычыповае пазіцыя выдання, сур'ёзна, удумлівы погляд на ўсё, што адбываецца з нам і вакол нас, шчырая ўвага да жыцця канкрэтнага чалавека, яго праблем і клопатаў.

Павышана цікавасць шматлікай чытацкай аўдыторыі здбылі вашы тэматычныя дадаткі «Чырвоная змена», «Мясцовае самакіраванне».

Вялікі грамадскі рэзананс атрымалі публікацыі аб гісторыі роднага краю, традыцыях, аб дзейных лёсах тых, хто складае гордасць беларускай зямлі.

У змяняльным дзень юбілею дазвольце пажадаць калектыву газеты новых творчых поспехаў, натхнення, моцнага здароўя і дабрабыту.

Старшыня Чачэрскага райвыканкама В.М. МАКСІМЕНКА.

Шаноўныя калегі!
Прыміце самыя шчырыя віншаванні з 90-гадовым юбілеем вашага выдання ад дзяцей і ўнучкаў герояў мінулай вайны і працы Любанскага раёна. На нашай зямлі (легендарным востраве Зыслаў) ваша газета выхоіла ў самы складаны для беларускага народа перыяд, час яго самаадданай абароны за сваю свабоду і незалежнасць.

І прадстаўнікі старэйшага пакалення вашай рэдакцыі дастойна справіліся з задачай мабілізацыі мясцовага насельніцтва на бітву з ненавісным ворагам, выкрыцця яго лжывай прапаганды, выхавання цвёрдай веры ў будучую Перамогу.

Гэта ж дастойна і плённа сёння працуюць і вы, дапамагаючы ўсім беларусам будаваць сваю суверэнную і квітнеючую дзяржаву. З юбілеем вас, імясця і дабра ўсяму калектыву, творчых поспехаў і асабістай ўдачы!

Супрацоўнікі раённага газеты «Голас Любаншчыны».

«Звязда» мая...

З 90-годдзем цябе, родная газета «Звязда»!

Шчыра віншую з юбілеем увесць калектыву рэдакцыі, усіх падпісчыкаў і чытачоў! Дзякуй табе, газета, за высокае мастацтва роднага слова! Менавіта мастацтва, бо недадацкім цябе можа толькі той, хто не сутыкаўся з табою: хіба можна па-спраўдому ацаніць тэатр — не будучы ў ім, скрыпку — не слухаўшы яе ў зале, а арган — у саборы.

Шчыра жадаю, каб да 100-гадовага юбілея газеты не глядзелі, як на дзівака, на чалавека, які на Беларусі размаўляе на беларускай мове. Ты, як сява буйліца, самая паважана, самая мудрая, самая лепшая дарадчыца, самая любімая! Ты, як спраўдана «Зорка», на якую арыентуюцца тыя, хто цініць і любіць родную мову!

Здароўя, годнасці, новых творчых задум, прыклінай увагі з боку дзяржавы, новых і новых чытачоў, шчодрых спонсараў!

Святлана ЯРМАЛЮК. г. Брэст.

КРАКАДЗІЛЫ НЕ ЛЯТАЮЦЬ...

Метровы кракадзіл (кайман) упаў з лоджы аднаго з верхніх паверхў 12-паверховага жылога дома ў горадзе Сараве Ніжагародскай вобласці, паведамляюць інфармагенцыты.

Кракадзіл, які жыў ужо каля 15 гадоў у кватэры любіцельў экзотычных жывёл, звесціўся з адкрытага акна зашклёнай лоджы, выпаў на траўтар, пералапохавшы людзей, што былі ў той час яа дома. Аднак сам кракадзіл амаль не пацярпеў — толькі зламаў адзін зуб.

Шакіраваны падзеннем кракадзіл паводзіў сябе спакойна і ні на каго не нападў, аднак пералапоханыя людзі выклікалі супрацоўніку міліцыі. З гарадскога УУС інфармацыя аб здарэнні паступіла следчым. Прыбыўшы на месца, выратавальнікі з дапамогай вяртэўкі зацягнулі каймана ў клетку і адевалі ў прытулак для бяздомных жывёл. Праз некалькі гадзін гаспадыня кракадзіла забрала яго дамоў.

Кар. БЕЛТА.

Прапісаны на праспекце «Звязды»

ЖЫЦЦЁ, ВАРТАЕ ЛЮБОВІ

(Заканчэнне. Пачатак у нумары за 9 жніўня)

Кажуць, Бог не дае чалавеку выправаўняў звыш яго сіл. Значыць, гэтыя людзі вельмі моцныя. Калі пра тры гады, адслухаўшы прызначаны ім тэрмін, адправіліся ў адваротны шлях, зноў на таварна-пасажырскім паравозіку, яны трапілі ў 8-бальны штурм. Прайшоў больш за 50 гадоў, але і цяпер, калі яна ўгадвае гэту дарогу па акіяну, яе голас дрыжачы. Пазней яна прызналася даць: калі б ведала, што чакае на адваротным шляху, то лепш на ўсё жыццё застаўся б на востраве. Час ад часу памяць выхоплівае адна і тую ж жудасную карціну: на падлозе ляжаць пекатом людзі з чорнымі нежывымі тварамі, на іх падаюць рэчы, кадка перакатвае іх і кідае адзін на аднаго, але ніхто не рэагуе — ні ў каго проста няма на гэта сіл...

У той год, калі яны з'ехалі з Цумшу, на востраву абрунулася цунамі і амаль усё было змыта ў мора.

— А мы ж маглі і не з'ехаць тады, бо навігацыя закрывалася і білетай на паравод не было, — кажа Ганна Рыгораўна. — Нам прапанаваў месца на палубе, і гэту ў кастрычніку! На шчасце, мы знайшлі тэму свабоднай людзі, якія яны там называюцца. Так што, напэўна, нас лёс быў такі — застацца жывымі.

Беларусь

Пасля астравоў ён служыў у Саратаве, потым у Ленінградзе, і нарэшце, у беларускіх Лапках — апошняе 6 гадоў перад адстаўкай.

Яны хацелі трапіць у Мінск. У іх тут не было свакоў, але была нейкая сувязь з гэтым горадам. Акуль? Можна з кастрычніка 1945-га, калі па гораду хадзілі адзіны ўчалель трамвая, і дзіўна было, як ён можа рухацца — настолькі ён быў аблеплены людзьмі. Цяпер Мінск быў іншы: абудаваны, чысты, прыгожы, але яго паветра захавала для іх водар пасляваеннага мядовага месяца. І яны засталіся тут.

Прывыкаць да цывільнага жыцця было няпроста. Яны доўга не вырашаліся распакаваць свае самаробныя вайсковыя чамаданы, а потым — выкінуць іх. Гэта, нарэшце, зрабілі дачка і сын. Жылі спачатку на прыватнай кватэры, потым амаль 30 гадоў — на вуліцы Казлова. І толькі калі цяжка стала падымца на чацвёрты паверх, з'ехаліся з дачкой і ўнучкам у невялікую трохпакаёвую кватэру на праспекце «Звязды».

Жывуць тут ужо дваццаць гадоў і з цягам часу палюбілі гэты раён — зьявіліся, зручныя, знайшлі і тры сваіх адпалчанаў і, што вельмі важна, іх тату знайшлі... дзеці. А перад тым, як раскажаць пра гэта, яшчэ адзін эпізод з іх жыцця.


Саха

У 1976 годзе пад Свярдлоўскам загінуў яе малодшая сястра з мужам. Ганна Рыгораўна паехала на пахаванне і вярнулася з асірацелым 11-гадовым плямняком. Хлопчык сам яе абраў: «Калі цяця Ганна мяне возьме, паеду да яе». Яна спытала дазволу ў мужа, па гаварыла з братамі і прыляцела з

Сёння

Table with weather forecasts for various cities: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст. Columns include direction (Усход, Запад), temperature, and precipitation.

Надвор'е на заўтра



...у суседзьяў

Table with weather forecasts for neighboring cities: ВАРШАВА, ВІЛЬНЮС, КІЕЎ, МАСКВА, РЫГА, С-ПЕЦЬЯРБУРГ. Columns include temperature and weather icons.

10 жніўня

1876 год — у Канадзе быў зроблены першы ў свеце міжнародні званок (адлегласць паміж гарадамі была 13 км).

1947 год — была прынята пастанова ЦК КПБ і Саўміна БССР аб паскарэнні асялення сельскіх хутароў у калгасныя вёскі. З таго часу стаў распаўсюджаны тэрмін «неперспектыўная вёска».

«Ніколі не праб'ецца наверх той, хто не робіць тое, што яму гавораць, і той хто робіць не больш, чым яму гавораць». Эндру Карнегі (1835—1919), англійскі прамыслоўца.

Усміхнёмся!

У свеце ёсць тры рэчы, якія немагчыма спыніць: Андрэй Малахуа, SMSka, адпраўленая не той дзяўчыне, і адкрыты пакецік семачка.

Рыбак — паляўнічым: — Ну, ні пуху табе, ні пер'я! Паляўнічы — рыбаку: — І табе трасуца, а не рыбы!

Дзве бутэлькі гарэлі — дастаткова, але тры — спакусліва...

— Кропля нікаціну забівае каня! — Так яму і трэба, дурно! Хай не курыць.

Англійскі лорд трапіў на незаселены востраў. Пабудоваў



Украінец — самы высокі ў свеце

Украінец Леанід Стаднік, чый рост складае 2 метры 54 сантыметры, прызнаны новым уладальнікам тытула самага высокага чалавека ў свеце.

Як паведамляюць інфармагенцыты, гэты рэкорд будзе зафіксаваны ў новым выданні Кнігі рэкордаў Гінеса, якое выйдзе ў 2008 годзе. Паводле звестак Guinness World Records, Леанід Стаднік нарадзіўся ў 1971 годзе ў сяле Падалянцы Жытомірскай вобласці. Ён працуе ветэрынарам. Пры росце ў 2,54 м Стаднік мае 60-ы памер абручару. Раней самым высокім чалавекам у свеце, паводле версіі Кнігі рэкордаў Гінеса, лічыўся кітайскі пастух Бао Сішунь. Яго рост складае 2 метры 36 сантыметраў.

Кар. БЕЛТА.

Інфарм-укол

АЛІЎКАВЫ АЛЕЙ БОЛЬШ КАРЫСНЫ, ЧЫМ УСЕ ДЫЕТЫ

Дабаўленне ў ежу аліўкавага алею першага адціскавання ці араху пры сардэчна-сасудзістых захворваннях значна больш карыснае за нізкакаларыйную дыету. Так лічаць спецыялісты Муніцыпальнага інстытута медыцынскіх даследаванняў у Барселоне.

У даследаваннях, якія праводзіліся на добраахвотнай аснове, прынялі ўдзел 372 чалавекі з сімптэмамі сардэчна-сасудзістых захворванняў ва ўзросце ад 55 да 80 гадоў. Іх падзялілі на тры групы. Першую і другую кармілі стравамі міжземнаморскай кухні з упорам на павышанае ўтрыманне аліўкавага алею і з дабаўленнем міндаля і лясных араху (для другой групы). Прадстаўнікоў трэцяй групы пасадзілі на стандартную нізкакаларыйную дыету. Пасля трох месяцаў атрыманыя вынікі параўналі.

Лепшыя вынікі зніжэння так званага дрэннага халестэрыну былі ў прадстаўнікоў першай і другой груп. Кампаненты аліўкавага алею і араху затрымліваюць працэс акіслення і такім чынам абараняюць чалавека ад пагрозы ўзнікнення атерасклерозу.

Аліўкавы алей першага адціскавання значна больш карысны, чым усё астатнія віды гэтага алею. Ён разам з агароднінай, садавінай і арахамі валодае ўласцівасцямі, дастатковымі для абароны сэрца.

ПРАГЛЯД ТЭЛЕВІЗАРА ў ЧАС ЯДЫ ШКОДЛІЦЫ ФІГУРЫ

Амерыканскія даследчыкі паказалі прамую залежнасць паміж звычайна глядзець тэлевізар, асабліва забавляльныя прадачы, у час яды і колькасцю спажываемых калорыяў.

45 дабравольцаў елі бульбяныя чыпсы ў працэсе прагляду тэлевізара, а таксама пры выключаным тэлепраёмніку. Аказалася, што прагляд некаторых забавляльных прадач павялічыў масу з'едзенага на 44 працэнты.

Вучоныя мяркуюць, што гэта можа быць выклікана тым, што мозг пры праглядзе тэлепрадач менш кантралюе працэсы яды і насычэння. Калі пры ядзе засяродзіцца на смаках і нухальных адчуваннях, то можна больш хутка ўзбудзіць цэнтр насычэння ў мозгу і тым самым насыціцца меншай колькасцю ежы. Цэнтр насычэння можна «падмануць» і доўгім працэсам прыгатавання ежы. «Людзі, якія цэлы дзень гатуецца спагелі, не захоўваюць іх есці», — кажуць навукоўцы.

РАСКРЫТЫ ГАЛОЎНЫ САКРЭТ ЖАНОЧАЙ ПРЫГАЖОСЦІ

Вучоныя пашырылі ўяўленне аб сакрэце жаночай прываблівасці. Цяпер фігуры ў форме пясочнага гадзінніка яшчэ не дастаткова — неабходна ўмець яшчэ правільна рухацца.

Так, вопыты яшчэ раз пацвердзілі, што мужчына знаходзіць прывабленай у асноўным суданосныя талі і клубоў. Але новым даследаваннем паказваецца, што прывабнасць — з'ява больш комплексная, чым проста апетытная фігура.

Але і атрыманыя такую, выкарыстоўваючы толькі дыету і фізічныя практыкаванні, вельмі складана. Дыета не ўплывае на размеркаванне тлушчу ў арганізме. Гэта можа быць праграмавана генетычна. Каб прымуць тлушч расшчэпацца ў патрэбныя месца, вучоныя ўсяго свету давалі перапрабаваць тысячы сродкаў, уключаючы аперацыю па механічным адсмоктванню тлушчу. Самым папулярным з усёго, што да гэтага часу прыдуманна, стала растварэнне тлушчу пры дапамоце ўколаў.

ХАЛОДНАЯ ЕЖА СПРЫЯЕ АТЛУСЦЕННЮ

Яшчэ ў 60-х гадах медыкі ўстанавілі: час знаходжання ежы ў страўніку залежыць ад яго тэмпературы. Калі ежа цёпла, то яна пераварваецца на працягу двух-трох гадзін, а значыцца адбываецца павышанае расшчэпаўленне буйных бялкоў малекулаў на амінакіслоты. Халодная ежа пакаідае страўніку ў некалькіх раз хутчэй, і нармальнага пераварвання не будзе. Бялкі, якія не пераварыліся да канца, трапляючы ў тонкі кішчэчнік, дзе адбываецца ўсмоктванне ежы, нікды ўсмоктацца не могуць. Больш таго, у месцы, дзе павіны працаваць бактэрыі, якія адказваюць за расшчэпаўленне вугляводаў, пачынаюць множыцца бактэрыі, якія «жывуць» на мясе і іншых жывёльных бялках. У выніку развіваецца дысбактэрыёз, парушаюцца аміен рэчываў, з'яўляюцца захворванні, у тым ліку і атлусценне.

Канешне, нічога страшнага не адбудзецца, калі чалавек час ад часу пасвеціць сябе халодным, халодным ці марожаным. Аднак пастаяннае харчаванне па прыкладу фаст-фуда, дзе булкі і катлеты запіваюць вельмі халоднымі напоямі, можа прывесці да сумных наступстваў.



ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНЫ НУМАР 1.

В период с 4 июня 2007 года по 30 июля 2007 года (включительно) в казино «Ювал» по адресу: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, пр-т Независимости, 11, корп.1

проводилась рекламная игра «Золотая лихорадка». ИГРА ПРОВОДИЛАСЬ В СОСТАВЕ КОМИССИИ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»:

Председатель комиссии: Грменюк Василий Петрович (Место работы — ООО «Дакарай», должность — начальник смены)

Члены комиссии: Чеславская Ольга Геннадьевна (Место работы — ООО «Дакарай», должность — заместитель начальника смены)

Яцук Александр Владимирович (Место работы — ООО «Дакарай», должность — заместитель начальника смены)

Призовой фонд игры в размере 25 800 000 (двадцать пять миллионов восемьсот тысяч) белорусских рублей разыгран полностью, между следующими участниками:

В 1-ом этапе розыгрыша, который проводился 10—11 июня 2007 года денежные призы, согласно протокола проведения 1 этапа рекламной игры, получили:

10 июня 2007 года — Занкович Никита Валентинович — денежный приз в размере 1 075 000 (один миллион семьдесят пять тысяч) белорусских рублей;

10 июня 2007 года — Занкович Никита Валентинович — денежный приз в размере 1 075 000 (один миллион семьдесят пять тысяч) белорусских рублей;

11 июня 2007 года — Шестакович Наталья Владимировна — денежный приз в размере 1 075 000 (один миллион семьдесят пять тысяч) белорусских рублей;

Во 2-ом этапе розыгрыша, который проводился 17—18 июня 2007 года денежные призы, согласно протокола проведения 2 этапа рекламной игры, получили:

17 июня 2007 года — Шестакович Наталья Владимировна — денежный приз в размере 1 075 000 (один миллион семьдесят пять тысяч) белорусских рублей;

17 июня 2007 года — Шестакович Наталья Владимировна — денежный приз в размере 1 075 000 (один миллион семьдесят пять тысяч) белорусских рублей;

18 июня 2